

05
18

РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

№ 1 сінтябрь 1950 р.



Дастойна сустрэнем выбары ў Вярхоўны Совет СССР!

ЗВЯЛІКАЙ радасцю сустрэў совецкі народ Указ Прэзідтуры Вярхоўнага Совета СССР аб правядзенні 12 сакавіка 1950 года выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Выбары ў нас будуть праходзіць на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі. Яны азnamянуюць новы яркі троумф совецкай соцыялістычнай дэмакратыі.

Выдатныя перамены адбыліся ў нашай краіне за апошня чатыры гады.

9 лютага 1946 года, выступаючы перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы, правадыр совецкага народа І. В. Сталін разгарнуў велізарную праграму гаспадарчага і культурнага будаўніцтва краіны. «Совецкая людзі, — сказаў ён, — на чале з комуністычнай партыяй, не пашкадуюць сіл і працы для таго, каб не толькі выкананы, але і перавыкананы новую пяцігодку».

Прадбачанне таварыша Сталіна бліскуч пацвердзілася. Ужо ў 1949 годзе прамысловасць нашай краіны выпусціла прадукцыі ў паўтара раза больш, чым да вайны. У нечува-на кароткія тэрміны вырашана збожжавая праблема. Калгасы і соўгасы ў мінулым годзе сабралі ўраджай, больш даваеннага.

Краіна наша з кожным днём становіца прыгажэй і багацей. У нас не толькі адменена картачная сістэма, але і некалькі раз значна зніжаліся цэны на прамысловыя і харчовыя тавары. Больш чым у два разы ўзрасла реальная заработка плата рабочых і служачых.

Велізарныя поспехі, дасягнутыя пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і роднага Сталіна, напаўняюць сэрцы совецкіх людзей гордасцю за сваю Радзіму — Саюз Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік, які адзінай брацкай сям'ёй упэўнена ідзе да комунізма.

Разам з усім совецкім народам рыхтуюцца да выбараў, як да вялікага свята, жанчыны нашай рэспублікі.

Сталінская Канстытуцыя — гэты мудрэйшы з мудрых законаў — прадаставіла жанчыне роўную з мужчынай правы ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця. Совецкая жанчына шырока карыстаюцца сваімі правамі: авалодваюць самымі складанымі спецыяльнасцямі, набываюць званні прафесараў і кандыдатаў навук, вучачца ў інстытутах і школах.

Ні адна капиталістычная краіна не можа прадаставіць працоўным жанчынам сапраўднага роўнапраўя. Якое можа быць роўнапраўе паміж мільянерам — гаспадаром фабрыкі і работніцай, выкінутай на вуліцу, або работніцай, якая за непасільную працу атрымлівае грашы?

У Мексіцы, Аргентыне і многіх іншых капиталістычных краінах жанчыны пазбаўлены выбарчых праў.

Комуністычная партыя і Совецкая ўлада робяць усё, каб уцягнуць мільёны працоўных жанчын у грамадскае і дзяржаўнае жыццё. У гэту выбарчую кампанію, як і ў папярэднія, жанчыны прымаюць самыя актыўныя ўдзел

у падрыхтоўцы да выбараў. Многія жанчыны працујуць агітаторамі. Партыя ставіць перад усімі агітаторамі ганаровую задачу — несці слова большэвіцкай праўды ў самыя шырокія масы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца пастаноўцы агітацийна-масавай работы сярод жанчын. Кожны работніца і сялянцы, кожны хатній гаспадыні неабходна добра растлумачыць выбарчы закон — «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР», вялікую Сталінскую Канстытуцыю, расказаць аб найвялікіх дасягненнях нашай краіны ў ажыццяўленні пасляваеннай пяцігодкі, аб міжнародным становішчы, аб жыцці ў краінах народнай дэмократыі.

Падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет СССР выклікала вялікі палітычны і вытворчы ўздым. У характеристы совецкага чалавека — адзначаць кожную важную падзею ў нашым жыцці новымі вытворчымі перамогамі, каб любімая Радзіма стала яшчэ больш магутнай.

Па нашай рэспубліцы з новай сілай разгортаецца соцыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу выбараў. У гэтай патрыятычнай справе актыўны ўдзел прымаюць жанчыны. Многія работніцы і прадпрыемствы ў цэлым (радыёзавод імя Молатава, станкабудаўнічы завод імя Кірава і іншыя) бяруць на сябе абавязцельства — к дню выбараў выкананы план першага квартала.

Паспяхова выконваюць вытворчыя праграмы ўсе цэхі віцебскай панчошна-трыкатажнай фабрыкі «КІМ». Дваццаць брыгад фабрыкі спаборнічаюць за выпуск прадукцыі толькі выдатнай якасці.

Добрая ўзоры работы паказваюць ленты майстроў Аляксеевай і Казімірскай з віцебскай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Яны таксама паставілі мэту — выкананы квартальны план да 12 сакавіка.

Шырока разгарнулася спаборніцтва ў чэсьце выбараў на бабруйскай кандытарскай фабрыцы «Чырвоны харчавік». Фабрыка працуе рытмічна, па графіку. Перадавы карамельны цэх на 107 проц. выкананы план першай дэкады. У выбарах упершыню прымуць ўдзел маладыя работніцы фабрыкі Аляксандра Булава і Аня Грэкова. Гэтую важную падзею ў сваім жыцці дзяўчатаў рашылі адзначыць стаханаўскай працай: дзённае заданне яны выконваюць на 200 процентаў.

За дастойную сустрэчу выбараў змагаюцца і працаўнікі вёскі. Калгасы і соўгасы рэспублікі дзейна рыхтуюцца да веснавой сяўбы. У заходніх абласцях многія аднаасобнікі ў чэсьце выбараў рашылі стаць на шлях калгаснага жыцця. З Гродна, Баранавіч, Маладзечна, Брэста, Пінска паступаюць весткі аб стварэнні новых калгасаў. Ініцыятарамі ў гэтай справе часта выступаюць жанчыны-актыўісткі: дэлегаткі, агітаторы. Яны ведаюць, што шчаслівае жыццё ім і іх дзецям забяспечана толькі ў калгасах.

Яшчэ шырэй разгорнем магутнае соцыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу выбараў у Вярхоўны Совет СССР!

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

ВЫДАННЕ
ЦК КП(б)Б

1

Студзень 1950

ЗОК-3
1844



42520 422877
625
Могилевск. обл. бібліотека
Читка

В. І. Ленін і І. В. Сталін.

Карціна мастака П. Васільева

УКАЗ

Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР Аб правядзенні выбараў у Вярхоўны Совет СССР

У сувязі са сканчэннем 10 лютага 1950 года паўнамоцтваў Вярхоўнага Совета СССР другога склікання, на падставе артыкула 54 Канстытуцыі СССР, устанаўляючага, што новыя выбары назначаюцца Прэзідыумам Вярхоўнага Совета СССР у тэрмін не больш двух месяцаў з дня сканчэння паўнамоцтваў Вярхоўнага Совета СССР, і ў адпаведнасці з артыкулам 72 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны

Совет СССР», прадугледжвающим, што дзень выбараў у Вярхоўны Совет СССР аб'яўляецца не пазней, чым за два месяцы да тэрміну выбараў, і што выбары праводзяцца ў нерабочы дзень, Прэзідыум Вярхоўнага Совета Саюза Савецкіх Соцыйлістычных Рэспублік пастановляе:

Назначыць выбары ў Вярхоўны Совет СССР на нядзельню 12 сакавіка 1950 года.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР Н. ШВЕРНІК.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль.
9 студзеня 1950 г.

МОСА

НАЦІОНАЛЬНАЯ
БІБЛІЯТЭКА
БЕЛАРУСІ

Вялікаму
 Сталіну
 ў дзень 70-годдзя
 ад беларускага народа

Таварыш Сталін, бацька наш любімы!
 Ад сэрца шчырага тваіх сыноў,
 Ад нашае шчаслівае радзімы
 Мы шлем табе вітанне і любоў.

І колькі ў небе зорак прамяністых,
 І колькі песень, поўных пачуцця,
 І колькі дум, і колькі сэрцаў чистых,—
 Жадаем столькі год табе жыцця.

Таварыш Сталін! Дзень твой нараджэння
 Мы ў памяці і ў сэрцы збераглі,
 Як нашай мары светлае праменне,
 Як нараджэнне праўды на зямлі.

Сягоння скрэзь, на ўсім зямным просторы,
 Працоўная звяртаюць погляд свой
 На запаветны домік той у Горы,
 Адкуль пайшоў ты на вялікі бой.

І, поўная прыхільнасці і ласкі,
 Твой кожны крок захоўвае зямля,
 Якой прайшоў ты ад вяршынь Каўказскіх
 Аж да вяршыні свету — да Крэмля.

Кроў ад крэві працоўнага народа
 І плоць ад плоші дум яго і мар,
 Ты на шляхах змагання за свабоду
 Пранёс з народам барацьбы цяжар.

І, акрылёны ленінскаю мэтай,
 Палётам думак горнага арла,
 Сам, як арол, узніяўся ты над светам,
 І ў вас адна дарога пралягла.

Ні арышты, ні царскія астрогі,
 Ні высылкі на самы край зямлі,
 Ні дальнія сібірскія дарогі
 Тваёй сталёвой волі не змаглі.

Ты і адтуль, з глухой пустыні снежнай,
 Прароча спавяшчаў на ўесь народ,
 Што рэвалюцыя ў Расіі непазбежна,
 Як непазбежны ўранні сонца ўсход.

2 Ты навучаў, ужо ў сутычках пробных
 Прадбачачы наступных бітваў ход,

Што партыя да крэпасці падобна,
 Куды ёсць толькі вартым уваход.

Яна — сумленне, разум, чэсць эпохі,
 Яна з глыбінь мільёны падняла,
 Іх вывела на светлыя дарогі,
 На бой з капиталізмам павяла;

Яна нам стала роднаю, як маці
 Рабочых і сялянскай беднаты,
 Бо на чале яе вялікай раці
 Стаялі мудрыя Ільіч і ты.

У дні перадкастычніцкія тыя
 Ты гаварыў аб будучых баях,
 Сцвярджаючы, што іменна Расія
 Праложыць соцыялістычны шлях.

І ў часе пераможнага змагання
 Ты быў заўсёды разам з Ільічом,
 З ім кіраваў кастрычніцкім паўстаннем,
 Што азарыла ўсю зямлю светлом.

Каstryчнік абудзіў усю Расію,
 Змяніў усіх яе народаў лёс,
 Узняў да працы сілы маладыя,
 Сапраўдную свабоду ім прынёс.

Калі-ж варожая ліхія орды
 Нахлынулі на нас з усіх бакоў,
 Ты нашу Армію стварыў і цвёрда
 Ад перамогі да перамогі вёў.

Запомнілі навек, таварыш Сталін,
 Данбас, Царыцын, Ленінград і Крым,
 Як мы свабоду нашу адстаялі
 Пад баявым вадзіцельствам тваім.

Закончыўши суроўыя паходы,
 Ушчэнт разбіўши свет і лад стары,
 На радасць разняволеным народам
 Ты з Леніным СССР стварыў.

Народу нашаму на чэсць і славу
 Ільіч і ты, наш родны правадыр,
 Стварылі беларускую дзяржаву,
 Раскрыўши ёй шляхоў прастор і шыр.



Усё, пра што мы марылі, збылося,
Калі ты вывеў нас на ясны шлях,
Серп з молатам у залатым калоссі
Мы вышылі на вогненных сцягах.

І з той пары для нас пад сонцам мірным
Сапраўднаю Айчынай стаў прастор
Ад запалярнай тундры да Паміра,
Ад Балтыкі да сахалінскіх гор.

Не знае свет такой магутнай сілы —
Жывем мы дружнай Сталінскай сям'ёй.
Вялікая і слáўная Расія
Вядзе народы нашы за сабой.

У гэтай дружбе, светлай і цудоўнай,
Сагрэтай цеплынёй крэмлёўскіх зор,
Краіна наша — роўная між роўных,
Свабодная, як кожная з сяцёў.

Адно нам горка ўспомніць — дзень той чорны,
Як смерць забрала Леніна ад нас.
Памёр Ільіч, памёр арол наш горны,
Вялікі светач мудрасці пагас.

Тады, у дні цяжкой і горкай страты,
Каля цябе, наш родны правадыр,
Плячу к плячу мы сталі, як салдаты,
У нязломныя жалезныя рады.

Гатовыя да працы і да бою,
З адвагаю і верай у вачах,
Адной суровай клятвай мы з табою
Кляліся над труною Ільіча.

І клятву гэту бераглі мы свята,
Ты нас шляхамі ленінскімі вёў,
А подлых юдаў, ворагаў праклятых
Народны гнеў з зямлі совецкай змёў.

І мары Ільіча зрабіў ты явай,
Ты здзейсніў клятву, і жыве яна
У велічы Совецкае дзяржавы,
У наших спрахах моц яе відна.

Жыве яна ў кагортах комуністаў,
У подзвігах пілотаў і танкістаў,
Жыве яна у дружбе ўсіх народаў,
У еднасці калгасаў і заводаў.

Каб не вярнуліся былога здані,
Каб перамогу нам замацаваць,
Ты даў наказ: узводзіць рыштаванні,
Цяжкую індустрыю будаваць.

Ты даў нам план вялікіх пяцігодак,
І на прасторах вольнае зямлі
Усталі цэхі фабрык і заводаў,
Дзе гулкія маторы загулі;

Усталі шахты і гіганты-домны, Кузбас славуты і Магнітагорск;
Турксіба шлях пралёг струною роўнай
Цераз бязмежны стэпавы прастор.

Даў Сталінградскі трактарны машины —
Сваіх жалезных коней для палёў —
І Днепрабуда загулі турбіны,
Зазяляла сонца электраагнёў.

І Беларусь краінай іншай стала:
Дзе некалі шумеў імшарны лес,
Балотная імгла ўсё засцілала,—
Там безліч зораў запаліў Белдрэс.

На змену сохам прадзедаўскім, даўнім
Машыны вышлі на палетак наш;
Жняркі, і плугі, і малатарні
Даў сельскай гаспадарцы Гомельмаш.

Беразіною паплылі шырокай
У наш Бабруйскі дрэвакамбінат
Бясконцыя плыты хваіны гонкай
Для новых, светлых і прасторных хат.

Краіне Крычаў даў цемент трывалы
Для новых фабрык, сёл і гарадоў.
Заводы Магілёва выраблялі
Шоўк для убораў наших і сцягоў.

Сталічны Мінск стаў горадам заводаў,
Навука у жыщё яго ўвайшла,
Культура беларускага народа
У тэатрах, школах, клубах расцвіла.

Ты, верны слáўным ленінскім заветам,
Штодзённа нас вучыў перамагаць,
Ісці нястомна да вялікай мэты —
Вучыў жыщё калгаснае ствараць.

Вучыў пазбыцца гора і нястачы,
Каб у жыщі не знаць пакут і слёз,
Не ведаць больш панурых дзён батрачых,
Палынных межаў і вузкіх палос.

І збудавалі мы свой лад калгасны
На вызваленай радаснай зямлі,—
У дружбе з песняю і долій шчаснай
Па-новаму, заможна зажылі.

Ажыццяўляючы твой план, няспынна
Мы асушаем багны, нішчым хмыз,
І на Палескай тарфянай раўніне
Шумяць жыты, квітнёе кок-сагыз.

Не будуць болей гараваць жанчыны,
Палоску неўраджайнную жнучы,
Сляпіць вачэй за дымнаю лучынай,
Кашулі дзецям зрэбныя ткучы.

Ім шлях адкрыты ўсюды да асветы,
Да творчай працы. Колькі сёння іх
Праслаўленых майстроў, вядомых свету —
Герояў — брыгадзіраў, звеннявых!

На поле выйдзі у вясновы ранак:
Цвіце зямля пад промнямі зары,
Нібыта караблі па акіяну,
Ідуць, гудуць па полі трактары.



Улетку тут які разліў блакіту,
Калі ільны калгасныя цвітуць!
Якія хвалі уздымае жыта,
Калі вятры крыламі ўскалыхнуць!

А восень прыйдзе, і пад ясным небам
Пладоў не злічыш важкіх і буйных,
Да элеватараў абозы з хлебам
Ідуць па ўсіх дарогах палявых.

Прыслухаешся — недзе песня чутна:
Спяваете поле і шумлівы гай,
І Сож, і Нарач, і Дняпро магутны...
Пяе яе ўвесь беларускі край.

Пяе народ і славіць тваё імя,
І столькі ў гэтай песні цеплыні,
Нібыта ў сонцы тым, што над радзімай,
Нібыта ў сэрцы, ў подыху вясны.

Соцыялізма велічныя справы,
Як доказ нашых перамог яскравы,
Як выйграны за чалавецтва бой,
У Канстытуцыю Совецкае дзяржавы
Ты запісаў уласнаю рукой.

Яна ў народзе песнямі апета
І Сталінскай назваў яе народ;
Яна ўзышла, як сонца, над планетай,
Яскрава бачная з усіх шырот.

Народы ўсе яна заве змагацца,
Як страсны заклік, як узор жывы,
За пабудову новага грамадства,
За чалавека годныя правы;

За тое, каб на ўсёй зямной планете
Жанчына перастала быць рабой,
За творчасць мас, што яснай служыць мэце,
І за простор для здольнасці любой;

За лад такі, дзе не існуюць класы,
Не ведае прыгнёту чалавек,
Дзе роўныя народы ўсе і расы,
Дзе нарадзіўся комунізма век;

Наш родны бацька, ты заўсёды з намі,
У сэрцы ў нас, у справах нашых дзён:
Мы ўсімі карыстаемся правамі,
Што нам дае совецкі наш закон.

Мы дзякуем табе зямным паклонам,
Што сёння Беларуская зямля
Жыве адзіным Сталінскім законам,
Красуецца пад зорамі Крэмля.

Была-ж яна мяжой несправядлівай
Падзелена на доўгіх дваццаць год:
Тут красавалася калоссем ніва,
Там парасткі таптаў магнацкі бот.

Там родныя браты гібелі ў горы,
Ды не згіналі плеч у барацьбе,
Бо ім крэмлёўскія свяцілі зоры,
Бо людзі цвёрда верылі ў цябе.

Ты, бацька родны, бачыў боль і раны
І зняў з братоў няволі ланцугі.
Шчаслівы наш народ, табой з'еднаны,
Стаў назаўсёды пад твае сцягі.

Ды грымнула фашицкая навала
І пачала ўсё нішчыць, спапяляць;
Зямлю, што з працы нашай красавала,
Прышоў з заходу вораг дратаваць.

Вялікі Сталін! Бацька наш любімы!
Былі мы ў лютым горы не адны —
Ты з намі быў! Ты ратаваў Радзіму
У дні цяжкой Айчыннае вайны!

На заклік твой мы, як адзін, усталі,
Пайшлі на супраць ярасным баям,
Бо зналі мы, што з намі заўжды Сталін,
А там, дзе Сталін, — перамога там!

Разбіўшы вал варожага нападу,
Развеяў орды дзікія ты ў прах,
Разгром іх пад Москвой і Сталінградам
Тваё імя праславілі ў вяках.

Совецкія байцы прайшлі праз буры,
Не баючыся смерці, ані ран,
Грудзямі засланялі амбразуры,
Кідаліся бястрашна на таран.

Ты іх натхняў, ты быў заўсёды з імі,
Дзе-б шлях іх герайчны ні пралёг,
Таварыш Сталін, правадыр любімы!
Генералісімус славутых перамог!

Адразу, як над нашымі палямі
Пажараў дым паслаўся пеляной,
Мы сталі поплеч з роднымі братамі,
Мы вышлі ў бой адзінай грамадой.

Змагаўся Брэст, як волат, на граніцы,
Фашистаў білі Гомель, Рагачоў,
Іх нішчыў Мінск наш — родная сталіца,
Мазыр і Віцебск, Пінск і Магілёў.

Мы ім вайну на рэйках абвясцілі,
Як твой загад на гэта нам прышоў:
Масты спалілі, рэйкі пакрышылі,
Спынілі рух варожых цягнікоў.

І ходзіць сказ па Беларусі сёння
Аб подзвігах праслаўленых сыноў —
Як паравозы падрываў Заслонаў,
Як нішчыў танкі храбры Бумажкоў;

Як біў Сільніцкі цвёрда рукою,
Бязлітасна знішчаў рабаўнікоў,
Як генерал Даватар пад Москвою
Вадзіў на бой адважных казакоў;



Як снайперскія кулі Смалячкова
Варожых метка нішчылі салдат,
Як партызанка мужная Шаршнёва
Пайшла на смерць, каб ратаваць атрад.
Прайшлі з баямі мы франтоў багата,
З табой прайшлі вайны вялікі шлях,
І на рэйхстаг твае сыны-салдаты
Высока ўзнеслі пераможны сняг.
Наш край вайна няшчадна зруйнавала,
Але браты нам падалі руку:
Масква станкі, машыны нам прыслала,
Данбас — славу вугаль, нафту — славу Баку.
Яшчэ не сціхла бітва, а ўжо новы
План будаўніцтва даў краіне ты.
Нібы байцы, што ў бой ідуць сúровы,
Мы ішлі на аднаўленчыя франты.
Не цішыні пасля вайны Айчыннай
Жадаў народ,—загаманіў прастор:
Мы цэхі аднаўлялі і плацінай
Перапынялі хваль рачных напор.
З руін усталі фабрыкі, заводы,
Ізноў плывуць камбайні ў мора ніў.
Ты, бацька наш, совецкія народы
Будовай комунізма акрыліў.
Калі мы сёння багну асушаём,
Каналы магістральныя вядзём,
Мы будучыню працай набліжаём,
Мы будучынай блізкаю жывём.
Магутныя заводы збудавалі
Пад Мінскам мы, у векавым бары.
Адтуль машыны пабягнуць у далі,
У будучыню пойдуць трактары.
Перамагаючы усё старое,
У заўтрае звяртаем мы, пагляд.
Расціш ты новае, перадавое,
Так як садоўнік дбайны росціш сад.
Стаханавец, каторы на заводзе
Здзяйсняе план пяці гадоў за год,
Для ўсіх сягоння прыклад у народзе,
Ен комунізма блізішь надыход.
Дзеля таго мы дружна ўсім народам
Пераіначаем балотны край,
Каб багацеў няспынна год за годам
Наш сталінскі калгасны ураджай.
Дзеля таго з усёй Радзімай разам
У стэпах пасяляем мы лясы,
Каб сухавей пустэльны летнім часам
Не спапяляў на нівах каласы.
Мы не баймся цяжкасцей ніколі,
І перашкоды наш не спыняць рух:

На фабрыках і на калгасным полі
Мы ў працы не шкадуем наших рук.
Натхнёныя тваім вялікім планам,
Упэўнена будуем мы свой лес,
Хоць зграя прагнай за акіянам
Жадае зноў людской крыві і слёз.
Хоць доларам, хоць зброяю сваёю
Там бразгае забойца ды ліхвар,
Зноў хочучы ў народаў за спіною
Вайны сусветнай распаліць пажар.
Там простым людзям смерцю пагражаютъ,
Супроць малых дзяцей згавор вядуць,
Супроць бацькоў, што войнаў не жадаюць
І што за мір свой голас падаюць.
Народы ўсёй зямлі, народы свету,
Сягоння з намі ў барацьбе за мір.
І выйграем за мір мы бітву гэтую,
Бо ты кіруеш ёю, правадыр.
На змовы ліхвароў за акіянам
Мы ведаем, як трэба адказаць:
Натхнёныя тваім вялікім планам,
Мір працаю мы будзем мацаваць.
А не дадуць падпальщиці ў спакоі
Нам жыць, папераджаем іх усіх,
Што стане пекла атамнай іх зброй
Смяротным пеклам для саміх-жа іх.
Таварыш Сталін, бацька наш любімы!
Для нас німа нічога даражэй
Твайго імя, бо ўсе твае сыны мы,
Яднае нас свято тваіх ідэй.
На вернасць ім мы прысягаем справай,
На вернасць партыі большэвікоў,
Авеяныя славай, зробім явай
Жаданы комунізму для вякоў.
Як светлы сад імкненца да праменняў
І цягненца галінамі на ўсход,
Так да твайго святла ў адным імкненні,
Так к комунізму цягненца народ.
Як чыстая крыніца з глебы б'еца,
Струменем несціхающим бруіць,
Так з сэрцаў наших да цябе імкненца
Любоў жывым струменем, як з крыніц.
У дзень твайго сямідзесяцігоддзя
Яшчэ пясней еднаем мы рады,
Да комунізма мы з табою пойдзем,
На подзвігі гатовыя заўжды.
Ты наша сонца, наша красаванне,
Жыві-ж, наш бацька любы, многа год,
Прымі-ж ад сэрцаў чистых прывітанне,
Што беларускі шле табе народ!

*Пісьмо абмеркавана і прынята на агульных сходах
працоўных на прадпрыемствах, у калгасах, соўгасах,
МТС, сёлах, ва ўстановах і навучальных установах
Беларускай ССР.*



Урачыстае паседжанне ў Вялікім тэатры, прысвечанае сямідзесяцігоддзю таварыша І. В. Сталіна.
Дэлегацыя маскоўскіх піонераў прыпадносіць кветкі таварышу І. В. Сталіну. Фото В. Каурыгіна.

НА ЎСЁ ЖЫЦЦЁ

ЯШРЫБЫЛА ў Москву на святкаванне дня нараджэння таварыша Сталіна ў складзе беларускай дэлегацыі. У мяне — білет у Вялікі тэатр, на ўрачыстае паседжанне, прысвечанае слайной даце, і запрашэнне на прыём у Кремль. Якая вялікая радасць!

Пачатак урачыстага паседжання ў Вялікім тэатры прызначан на 7 гадзін вечара, але ў 6 амаль усе ўжо ў зборы. У файе сустракаю святочна апранутых жанчын і мужчын з залатымі зоркамі, значкамі лаурэатаў, праслаўленых воінаў Советскай Арміі, прадстаўнікоў ад саюзных рэспублік і зарубежных краін. Многіх ведаю па іх справах і фатографіях. У зал праходзяць члены дэлегацыі ад Беларусі: прафесар Таняна Васільёна Бірыч, калгасніца Герой Соцыялістычнай Працы Аляксандра Аляксандраўна Шаплыка, стаханавец Беларускага механічнага завода Міхаіл Цімафеевіч Антонік...

Стрэлкі гадзінніка паказваюць 7. Усе чакаюць. На сцэну выходитзіць Іосіф Вісарыёнавіч Сталін, яго сарнікі. Зал дрыжыць ад вонлескаў. Я не могу адараўаць вачей ад правадыра. Вялікі чалавек — просты і скромны. На ім строгі ваенны мундзір. Разумна і пранікліва глядзяць яго яркія маладыя очы. Іосіф

Вісарыёнавіч ветліва ўсміхаецца, і кожнаму з прысутных у тэатры здаецца, што правадыр усміхаецца і глядзіць імемна на яго.

Урачыстае паседжанне адкрывае таварыш Н. М. Швернік. Ад імя шматмільённага совецкага народа віншует Іосіфа Вісарыёнавіча з днём слаўнага сямідзесяцігоддзя, жадае яму добра газдоўня і многіх год жыцця на шчасце і радасць нашага народа і працоўных усяго свету, гаворыць аб велизарнай ролі таварыша Сталіна ў справе будаўніцтва комунізма ў нашай краіне, у справе барацьбы за свабоду, дэмакратыю, за мір ва ўсім свеце.

Затым на трывану ўзыходзяць пасланцы ад саюзных рэспублік. Яны ад чистага сэрца вітаюць правадыра.

Пранікнёныя вершы, прысвечаныя любімаму правадыру і настаўніку, чытае народны паэт Беларусі Якуб Колас.

Палымянымі словамі вітаюць Іосіфа Вісарыёнавіча прадстаўнікі брацкіх комуністычных і рабочых партый.

Урачыстае паседжанне закончылася спяваннем партыйнага гімна — Інтэрнацыянала.

Усхваліваная ўражаннямі, я амаль не заснула ў гэтую ноч.

22 снежня рашыла «пахадзіць па Москве», але выканань гэта мне так і не давялося: як пайшла глядзець падарункі, прыгаднесеныя таварышу Сталіну, так прабыла там да вечара.

Хадзіла з зала ў зал і старалася ўсё запомніць. Але немагчыма расказаць аб усіх цудоўных падарунках, з любою зробленых рукамі людзей, якія прадстаўляюць дзесяткі нацыянальнасцей. Тут няма золата і каштоўных каменняў, але кожная реч дорага ўмелай, крапатлівой працы, азоранай цеплай любоўю. І цяжка сказаць, якая з іх даражэй. Адолькава нельга адвесці вачей і ад каляровага дывана, вытканага рукамі туркменак, і ад абрусаў, вышытых жанчынамі Беларусі, і ад найтанчэйшай работы букета кветак, выразанага з аднаго кавалка дрэва юным рамеснікам Пецяй Чувелевым, і ад цудоўных падарункаў працоўных Чэхаславакіі, Кітая, Карэі, Іспаніі...

...Лікуючая, святочная Москва, урачыстае паседжанне ў Вялікім тэатры, залы падарункаў правадыру, прыём у Кремлі на ўсё жыцце застануцца ў памяці. Сустрэча з таварышам Сталіным будзе для мяне невычэрпнай кропніцай бадзёрасці і сіл у працы на шчасце нашай вялікай Айчыны.

Л. ДЗЕМЯХ.

ПА ЗАВЕТАХ ЛЕНІНА

YГОРКАХ, пад Москвой, 21 студзеня 1924 года перастала біцца сэрца найвялікшага чалавека, генія рэволюцыі, правадыра ўсяго працоўнага чалавецтва, асновальніка комунастычнай партыі і стваральніка Савецкай дзяржавы — Владзіміра Ільіча Леніна.

Памёр Ільіч, але справа, за якую ён змагаўся, жыве і будзе жыць у вяках.

Справа, пачатая Леніным, жыве ў паспяховым будаўніцтве комунізма: у росце магутнасці нашай краіны і добрабыту народа, у многіх тысячах школ, тэхнікумаў, інстытутаў, дзе навучаюцца дзеці працоўных, у бязмежнай любві савецкіх людзей да сваёй Радзімы, у дружбе паміж народамі СССР. Справа Леніна натхняе мільёны працоўных усяго свету на барацьбу за лепшую будучыню.

Пасля смерці Ільіча таварыш Сталін, большэвіцкая партыя няўхільна вядуць наш народ па ленінскім шляху.

«Памятайце, любіце, вывучайце Ільіча, нашага настаўніка, нашага правадыра.

...Будуйце новае жыццё, новы быт, новую культуру,—па Ільічу»,—пісаў таварыш Сталін у гадавіну смерці Ільіча.

Савецкі народ з натхненнем ажыццяўляе гэты сталінскі заклік. Пад кіраўніцтвам вернага вучня Леніна — таварыша Сталіна — савецкі народ ажыццяўляе ленінскі завет аб tym, што ператварыць нашу краіну з адсталай, аграрнай у перадавую магчымы толькі пры ўмове стварэння буйнай сучаснай соцыялістычнай прамыслов-

ласці і перабудовы сельскай гаспадаркі на соцыйлістичны лад.

Перадваенныя сталінскія пяцігодкі ў корані змянілі аблітчу нашай краіны. За гады совецкай улады з жабрацкай і адсталай пры парызме Расіі вырасла магутная індустрыйальная дзяржава з перадавой тэхнікай і буйнай сельскай гаспадаркай — Саюз Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік. Стварэнне магутнай эканамічнай базы дапамагло нашай дзяржаве разграміць у Айчынай вайне гітлероўскіх захопнікаў і перайсці да грандыёнага творчага будаўніцтва ў мірных умовах.

Нечуваныя поспехі ў галіне індустрыйлізацыі нашай краіны і калектывізацыі яе сельскай гаспадаркі дасягнуты пры актыўным удзеле жанчын, выхаваных партыяй Леніна — Сталіна, узнятых савецкім грамадскім ладам на небывалую вышыню.

Совецкая ўлада з самага пачатку свайго існавання дашчэнту змяла ўсе законы і амежаванні, якія ставілі жанчыну ў няроўнае, залежнае становішча, прадастравіла ёй роўныя з мужчынай праваы ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага і грамадска-палітычнага жыцця.

«За два гады Савецкая ўлада,—пісаў Ленін,— у адной з самых адсталых краін Еўропы зрабіла для вызваленія жанчыны, для роўнасці яе з «сільным» полам столькі, колькі за 130 год не зрабілі ўсе разам перадавыя, асвечаныя, «дэмакратычныя» рэспублікі ўсяго свету».

Владзімір Ільіч бачыў ва ўраўненні жанчыны з мужчынай у правах па закону першы крок на шляху да



В. І. Ленін і Н. К. Крупская сярод сялян у вёсцы Горкі ў 1921 годзе. Карціна мастака Н. А. Сысоева.

поўнага яе вызвалення. Вось чаму з першых дзён Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэволюцыі правадыры нашай партыі Ленін і Сталін востра пастаўілі пытанне аб уцягненні жанчын у грамадскае жыццё, у кіраванне краінай, у кіраванне вытворчасцю.

Ленін не раз указваў, што жанчыны павінны прымець удзел у перабудове ўсяго жыцця на соцыялістычных пачатках. «Пабудова соцыялістычнага грамадства, — гаварыў ён, — пачненца толькі тады, калі мы, дабіўшыся поўнай роўнасці жанчыны, прымемся за новую работу, разам з жанчынай».

Совецкая ўлада абудзіла да свядомага жыцця мільёны працоўных жанчын, самых забітых і прыгнеччаных пры царызме, дапамагла ім актыўна ўключыцца ў соцыялістычнае будаўніцтва. Яна прыняла неабходныя меры, каб вызваліць жанчыну ад дробнай, атупляючай, непрадукцыйнай работы. Фактычнаму разняволенню жанчын садзейнічалі адкрыцце ясліў, дзіцячых садоў і пляцовак, кансультатый, бясплатнае медыцынскае абслугоўванне, водпускі па цяжарнасці і родах і рад іншых мерапрыемстваў. Работніцы і сялянкі пацягнуліся да ведаў, пачалі авалодваць граматай.

Партыя большэвікоў, побач з важнейшымі пытаннямі жыцця краіны, не раз абмяркоўвала на сваіх з'ездах пытанне аб работе сярод жанчын. У сакавіку 1919 года VIII з'езд партыі ў сваіх рашэннях запісаў: «Прызнаючы настойлівую неабходнасць умацаваць нашы сілы прыцягненнем работніц і сялянкі да барацьбы за комунізм і да совецкага будаўніцтва, VIII з'езд партыі прапануе ўсім партыйным камітэтам садзейнічаць ажыщчяўленню гэтай работы на практицы».

На Ўсерасійскіх з'ездах работніц і сялянок разглядаліся пытанні аб ролі работніц у вытворчасці і сялянок у сельскай гаспадарцы.

Надзеяда Канстанцінаўна Крупская ў сваіх успамінах пісала, як аднойчы ў Маскве сустрэлі Владзіміра Ільіча нацменкі — дэлегаткі канферэнцыі. Адна з іх, расхваляваўшыся, падышла да Ільіча і абняла яго. Яны загаварылі кожная на сваёй мове і заплакалі. Усхваляваны Ільіч тады сказаў: «Падняліся самыя пізы, пяпер перамога соцыялізма ў нашай краіне забяспечана».

Ленін заўсёды падкрэсліваў, што для поўнай роўнасці жанчын з мужчынамі неабходна, каб працоўныя жанчыны прынялі актыўны ўдзел у работе Советаў.

«Трэба, — гаварыў ён, — каб жанчыны-работніцы ўсё больш і больш удзелу прымалі ў кіраванні грамадскімі працоўнымі і ў кіраванні дзяржавай.

Кіруючы, жанчыны навучацца хутка і дагоняць мужчын.

Выбірайце-ж больш жанчын-работніц у Совет, як комуністак, так і беспартыйных».

Добра вядомыя слова Леніна таксама і аб тым, што кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай.

Ленінскія ўказанні свята выконваюцца ў намай краіне. З кожным днём узрастает ўдзел жанчын у грамадскім і палітычным жыцці.

Велізарная колькасць жанчын прыме актыўны ўдзел у органах дзяржаўнага кіравання. Дэпутатамі мясцовых Советаў у СССР з'яўляецца амаль поўмільёна жанчын. Бяля 2 тысяч жанчын выбрана ў Вярхоўныя Советы саюзных і аўтаномных рэспублік. 227 жан-

чын — работніц, калгасніц, урачоў, настаўніц, актрыс, пісьменніц, інжынераў, аграномаў, дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў — з'яўляюцца дэпутатамі Вярхоўнага Совета СССР.

З поўными правам мы можам сказаць, што ў нас німа пяпер такой галіны народнай гаспадаркі, у якой жанчына не прымала-б актыўнага ўдзелу, пяжка называць такую прафесію, якою-б жанчына не авалодала. Для нас стала звычайнім бачыць жанчыну на пасту міністра, упраўляючага трэстам, дырэктара завода, старшыні калгаса, грамадскага дзеяча, капитана парахода.

Выхаваныя партыяй Леніна — Сталіна совецкія патрыёткі працуць, не пакладаючы рук, на шчасце сваёй цудоўнай Радзімы. Колькі выдатных пачынанняў у соцыялістычным будаўніцтве належыць жанчынам! Па праву ганарацца жанчыны высокай ацэнкай таварыша Сталіна, якую заслужылі яны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. «Назаўсёды, — гаварыў ён, — увойдуць у гісторыю бяспрыкладныя працоўныя подзвігі совецкіх жанчын і нашай славнай моладзі, што вынеслі на сваіх плячах асноўны пажар працы на фабрыках і заводах, у калгасах і соўгасах».

Ленінскія слова аб тым, што жанчыны-работніцы, жанчыны-сялянкі адыграюць важную ролю ў перабудове ўсяго грамадства на соцыялістычных пачатках, пацвердзіліся ўсім вопытам нашага соцыялістычнага будаўніцтва.

Ва ўмовах совецкага ладу выраслі выдатныя жаночыя кадры, сапраўдныя герайні працы, якіх не было і не магло быць у дарэволюцыйнай Расіі. Прычына наших поспехаў у тым, што праца з цяжкога і ганебнага ярма, якім яна была пры капіталізме, ператварылася ў нас у справу чэсці, доблесці і геройства.

Следаваць заветам Леніна — значыць быць наватарам у соцыялістычным жыцці, смела ламаць старыя нормы вышрапоўкі. Шераход ад соцыялізма да комунізма можа адбывацца толькі на ўзроўні высокай прадукцыйнасці працы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Кожная работніца, якая павышае прадукцыйнасць працы, паляпшае якасць прадукцыі, беражліва адносіцца да свайго станка, — чэснай і самаадданай работай набліжае светлы дзень комунізма. Кожная калгасница, якая падымает ўгару грамадскую гаспадарку, любоўна вырошчвае высокія ўраджаі, клапоціцца аб развіціі калгаснай жывёлагадоўлі, — набліжае комунізм.

Совецкая людзі ганарацца сваімі поспехамі. Высокородны прыклад Леніна, яго самаадданае служэнне народу натхніе іх на новыя славнія працоўныя подзвігі ў імя сваёй любімай Радзімы.

Верны вучань і саратнік В. І. Леніна — таварыш Сталін і славная большэвіцкая партыя ўпэўнена вядуць совецкі народ наперад — да перамогі комунізма. У рады большэвіцкай партыі, якую Ленін называў розумам, чэсцю і сумленнем нашай эпохі, уліціся пасля яго смерці мільёны масы, каб прадаўжаць справу, за якую ён змагаўся. У радах большэвіцкай партыі налічваецца больш мільёна жанчын.

Выконваць заветы Леніна — значыць весці няспінную выхаваўчую работу сярод мас працоўных, павышаць іх свядомасць, прыцягваць да актыўнага ўдзелу ў барацьбе за набліжэнне светлай будучыні — комунізма.



С. ГАЛАВАНІУСКІ

Мал. Ю. Пучынскага

ПАДАРУНАК АД ЛЕНІНА

ГЭТА было ля Дняпра. У тым раскошным краі ёсьць непраходныя лясы, вільготныя і змрочныя, заўжды зялёныя і таямнічыя.

Адзін з такіх лясоў быў акружаны немцамі. Ён уздрыгаўся ад гарматных раскатаў, трапятаў усімі сваімі галінамі і наслія кожнага ўдару рычэў, бы магутны, але паранены леў.

У лесе скрываліся рошткі славутай карпенкаўской роты, якая праbralася ў німецкі тыл і натварыла німала прыкрасней самаздаволеным прусакам. Сёмы дзень яны вытрымлівалі асаду, не маючи яды і бое-прышасаў; усе, без выключэння, параненыя, ляжалі яны на траве, не спадзяючыся ні на якое чуда. Немцы стаялі кругам. Па дарогах беспера-пинным ланцугом ішлі іх браніраваныя калоны. Яны маглі пакончыць з дзеяццю храбрацамі лёгка, але працягвалі бяссэнсавую асаду, быццам перад імі была пытадэль, а не лес.

У лес немцы іспі баяліся. Яны расставілі свае танкі з трох бакоў, з чацвертага было бяздоннае, непраходнае балота-плаўні.

Надзеі на ратунак у раненых не было. З прастрэленымі рукамі Карпенка, як затраўлены, рыскаў па лесе. Ён дарэмна шукаў выходу з гэтай пасткі. Ён бачыў і разумеў гэта выразна, і вельмі шкода было яму маладых, спякаючых крыўею людзей, так храбра біўшыхся побач з ім, але ціпер асуджаных, бездапаможных.

І вось аднойчы досвіткам, калі немцы перасталі біць па лесе, зусім перакананы ў тым, што храбрацы шамерлі ад голаду і ран, водзаль па-чуюцца роўнамерны, павольны хруст.

Вядома, гэта былі крокі: гэта хрушчэлі сухія галіны пад ногамі не-асцярожнага чалавека. Але хто мог іспі адтуль, з боку балота, дзе, здавалася, ніколі не ступала чалавечая нога?! Чаго мог шукаць чалавек у гэтым лесе, дзе для людзей усё было страчана?

Патронай не было. Байцы ўзялі бляскроўнымі рукамі свае разраджаныя вінтоўкі і прыгатаваліся да сустрэчы нязванага госця. Але з-за дрэў павольна вынікла бабулька і спакойна накіравалася да раненых байцоў. Цяжкі кошык цягнуў яе да замлі, згінаючы, як трысцінку.

Бабулька па момант спынілася, перавіла подых і зноў пайшла. Яна прышла да раненых чырвонаармейцаў, апусціла на замлю сваю цяжкую ношу і, рушліва развязваючы ручнік, спытала:

— Жывыя, сыночкі?

— Жывыя... — нерашуча адказаў Карпенка.

— А я вам хлеба прынесла і малака... Гэта ад Леніна, — сказала яна, з цяжкасцю разламваючы буханку.

— Ад Леніна? — здзіўлена, амаль, хорам прамовілі прыгустаўшыя байцы.

— Ад Леніна, сыночкі, ад Леніна... Хоць і чужаземец у нас, а Ленін жыве... Увесь, як ёсьць, з вамі... — сур-

ёзна сказала яна і наліла першаму шклянку малака. — Выші, гэта сыройдай.

— А дзе-ж Ленін малако бярэ? — з быдлом і раптам выбухшым азарт-вом усміхнуўся Цыган, самы малады баец у роце. — У яго што, каровы свае? — засмияўся ён усльх...

— А то як-жа без кароў! — ба-булька нездаволена глянула на Цыгана. — Вядома, свае.

Цыган асекся, прыціх, як пакараны свавольнік. Байцы моўчкі пілі малако, зачараўана гледзячы на на-сушпушующую бабульку. Стаяла звон-кая летняя цішыня, і толькі зредку адгукалася на дубах неспакойная птушка.

І раптам, з нечаканай сур'ёзнасцю, быццам нават крыху спалохаўшися сваёй дзівоснай здагадкі, Цыган крыкнуў:

— Дык Ленін — гэта, відаць, калгас? — Ён нават выплеснуў поў-шклянкі малака, так ашарашыла яго тая здагадка.

Усе глянулі на Цыгана. Бабуля таксама ўзняла вочы і ціха сказала:

— Калгас, а то як-жа... Хоць немец і гуляе, а Ленін у нас жывы. Ка-роў ён у плаўнях схаваў.

І раптам, дзелавіта ўзяўшыся за кошык, бабуля амаль прыкрыкнула:

— Ну, хопіць дурэць. Там, ля балота, мой стары чакае. Пераапра-непеся і айда да сваіх... Мой хутка выведзе.

І байцы пакорліва пайшли за ёю.

С. В. КАВАЛЕУСКАЯ

(Да стагоддзя з дня нараджэння)

Софія Васільеўна Кавалеўская — першая ў свеце жанчына-прафесар і першая з жанчын член-карэспандэнт Расейскай Акадэміі навук. Кавалеўская пімала садзецічала «ўслаўленню рускага імя», як сказаў аб ёй бацька рускай авіяцыі Н. Е. Жукоўскі.

* * *

Софія Васільеўна нарадзілася 15 студзеня 1850 года ў Маскве. Яна праўніца цяжкае, поўнае бацькі і нястач жыццё, упорна імкнучыся да ведаў і навукі, доступ да якіх быў для яе закрыт у самадзяржаўнай Расіі.

Жанчына краіны соцыялізма можа свабодна займацца навукай. У нас пікога не здзіўляе, калі жанчына за сваю працоўную і навуковую дзейнасць атрымлівае прэміі і высокія ўзнагароды.

У СССР многія жанчыны не ўступаюць па здольнасцях С. В. Кавалеўской. Першай жанчынай-прафесарам матэматыкі пасля Кавалеўской была совецкія вучоны Надзея Нікалаеўна Гернет (1876—1942). Славутым вучоным была доктар матэматыкі Екацярына Алексееўна Нарышкіна (1895—1940). Цяпер у нас ёсьць рал жанчын—дактароў матэматыкі, у іх ліку Ніна Карлаўна Бары, Людміла Усеваладаўна Келдыш і другія. Кандыдат матэматычных навук маладая вучоная Елена Александраўна Красільшчыкова не так даўно атрымала прэмію імя Жукоўскага.

Жанчына-матэматык у СССР не рэдкасць. У гэтых і памяшканіях здзіўляючага, паколькі ёй, як і ўсякаму вучонаму, прадастаўляюцца ўсе ўмовы для паспяховай работы.

Іншае становішча было ў Кавалеўской. У той час коснасць і існуючыя забабоны былі вельмі вялікія. За мяжой дзе-ні-дзе жанчына дапускалася ва ўніверсітэт і то толькі ў якасці вольнаслушачкі. Але і гэтае становішча было дастатковая хісткім. Калі ўзнімалася пытанне аб расшырэнні жаночай адукацыі, знаходзіліся людзі (накшталт немца Мебіуса), якія сцвярджалі, што жанчына не ў сілах засвоіць алгебру. Нават вучоныя, якія захапляліся здольнасцямі Кавалеўской, не былі схільны прадастаўляць жанчынам магчымасць працаваць у галіне навукі побач з мужчынамі.

Дзіцячыя гады Софіі Васільеўны Корвін-Крукоўской



С. В. Кавалеўская.

прайшлі ў Віцебскай губерні ў маёнтку яе бацькі. У сваіх «Успамінах дзяцінства» Кавалеўская апісвае быт памешчыцкай сям'і таго часу — рабскае становішча слуг, пустое свецкае жыццё ўладальнікаў маёнтка і дрэннае выхаванне дзяцей.

Першы настаўнік маленькай Соні І. І. Малевіч расказваў аб сваіх вучаніцах, што яна была старанная і хутка схватвала выкладаемае. Ен пісаў у сваіх успамінах, што калі, вывучаючы геаметрыю, яны дайшлі да адносін даўжыні акружнасці да дыяметра, то «вучаніца мая... на здзіўленне маё, прышла зусім іншымі шляхамі і асаблівымі камбінацыямі да таго-ж самага вываду».

Знаёмы бацькі, прафесар Н. П. Тыртаў са здзіўленнем даведаўся, што чатырыцаццацігадовая Соня, чытаючы падручнік фізікі, самастойна адшуквае сэнс некаторых трыганаметрычных формул, якія не ведаючы трыганаметрыі. Ен зварнуў увагу бацькі на выдатныя здольнасці дзячынкі, і той дазволіў ёй, у часе паздаў з мацер'ю ў Пецербург,

браць урокі вышэйшай матэматыкі ў А. Н. Страндлюбскага.

Магчыма, што здольнасці дзячынкі не атрымалі-бі далейшага развіцця, калі-бі не рух шасцідзесятых гадоў у Расіі. У тых гадах лепшая частка рускага грамадства была ахоплена імкненнем да развіцця асветы, жадаючы дапамагчы свайму народу ў яго барап'бе супроты цемры, невуцтва і царскага ўціску. Гарачы водгук сустрэлі ідзі Чэрнышэўскага аб перабудове грамадства, вызваленні жанчын і іх роўнапраўі. Пачаўся рух за адкрыццё сярэдніх і вышэйшых жаночых школ. Дзячынкі, імкнучыся атрымаць вышэйшую адукацыю, выязджалі за мяжу. Каб атрымаць такое права, яны павінны былі вызваліцца ад апекі бацькоў. З гэтай мэтай імі заключаліся фіктыўныя шлюбы з людзьмі, якія спачувалі жаночаму руху і прадастаўлялі сваім фіктыўным жонкам поўную свабоду.

У 1868 годзе Софія Васільеўна ўступіла ў такі шлюб з Уладзімірам Ануфрыевічам Кавалеўскім, будучым вядомым вучоным. Пазней гэты шлюб перайшоў у фактычны.

Увесень таго-ж года Кавалеўская пачала слухаць у Медыка-

хірургічнай акадэміі лекцыі Сечэнава па фізіялогіі. Не дабіўшыся магчымасці паступлення ва універсітэт для вывучэння матэматыкі, Кавалеўская выехала за мяжу.

У Гейдэльбергу (Германія) Кавалеўская сваім незвычайнім здольнасцямі адразу зварнула на сябе ўвагу прафесараў. Хутка чуткі пра выдатную рускую студэнтку пашырыліся па ўсю гораду.

У той час вялікай славай карыстаўся берлінскі матэматык Вейерштрас. Каб праслушаць курс яго лекций, Кавалеўская паехала ў Берлін. Але вучоны совет універсітета, дзе чытаў Вейерштрас, не дапускаў у свае сцены жанчын і не зрабіў выключэння для Кавалеўскай. Аднак Вейерштрас, які сам пярэчыў супроць дапуску жанчын ва універсітэты, апачоў бліскучыя матэматычныя здольнасці Кавалеўскай і запрапанаваў ёй займацца з ім шырокімі чынамі.

У 1874 годзе ў Кавалеўской быў ўжо трох працы. Кожная з іх была дастаткова для атрымання вучонай ступені доктара філасофіі, якая атавадзала прыкладна нашай ступені кандыдата навук. Гетынгенскі універсітэт прысудзіў ёй гэтую ступень «з вышэйшай пахвалай».

Кавалеўская правяла ў Германіі пяць год. Вярнуўшыся ў Расію, яна не змагла знайсці прымянення сваім матэматычным ведам. У той час жанчынам дазвалялася выкладаць толькі ў малодшых класах жаночых гімназій. Кавалеўская не была запрошана і на Вышэйшую жаночую курсы, якія адкрыліся ў 1878 годзе; ніхто не адважыўся працаваць жанчыне кафедру.

Уладаючы рознабаковай адукцыяй, маючы літаратурныя здольнасці, Софія Васільеўна начала пісаць у газеты розныя навуковыя нарысы, тэатральныя рэцензіі.

Але Кавалеўская была народжана матэматыкам. Калі ў 1879 годзе ў Пецербургу адбыўся з'езд прыродадаследчыкаў, вялікі рускі вучоны П. Л. Чэбышэў, які ўзначальваў у той час рускую матэматычную школу, запрапанаваў ёй зрабіць даклад. На працягу ночы яна падрыхтавала адну з сваіх старых прац і з поспехам выступіла на з'ездзе.

У 1883 годзе прафесар Мітаг-Лефлер запрасіў Кавалеўскую ў якасці прафесара ў новаадкрыты Стакгольмскі універсітэт. Гэта быў год, калі трагічна загінуў яе муж, Уладзімір Ануфрыевіч, які пад ціжарами матэрыяльных абставін пакончыў жыцце самагубствам. Софія Васільеўна засталася без усякіх сродкаў да існавання і прыняла запрашэнне. 16 лістапада 1883 года яна выехала ў Стакгольм.

У 1888 годзе Кавалеўская закончыла сваю асноўную працу, якая прынесла ёй вялікую славу: «Задачу аб вярчэнні цвёрдага цела вакол перухомага пункту». Раешэнне гэтай задачы было звязана з вялікімі цяжкасцямі. У Парыжскай Акадэміі навук быў нават аўтэлен конкурс Бардэна «за далейшае ўдасканаленне задачы ў якім-небудзь істотным пункце». Такое ўдасканаленне было дапа Кавалеўскай, і яна атрымала прэмію Бардэна.

Задача аб вярчэнні цвёрдага цела (гіраскопа або баўчка), якой займалася Кавалеўская, знайшла шырокі водгук сярод рускіх матэматыкаў і механікаў. Ёю началі займацца Жукоўскі, Чаплыгін, Суслаў і другія вучоныя. Софія Васільеўна стала славутай. Аб ёй ведаў уесь культуры свет, аб ёй пісалі ў газетах і часопісах. Кавалеўская спадзявалася, што гэтыя навуковы троумф дапаможа ёй вярнуцца ў Расію, на радзіму, якую яна горача любіла. Сваія Кавалеўскай, генерал А. І. Косіч, напісаў прэзідэнту Акадэміі навук, буйнаму царскому саноўніку, пісьмо з просьбай «вярнуць С. В. Кавалеўскую Расіі і рускай навуцы». На пісьмо паследаваў дыпламатычны алказ, у якім усхаляліся навуковыя заслугі Кавалеўскай, выказваўся гонар з поваду гэтых заслуг, але было таксама паведамлена: «Для пані Кавалеўской у нашай айчыне няма месца такога-ж пачэснага і добра аплачваемага, як тое, якое яна займае ў Стакгольме».

У Акадэміі навук існавала ганаровае званне член-карэспандэнта. Яно налічвалася юнізменным і юніагаронім (якія не жылі ў Пецербургу) вучоным. Па працягенні акадэміка Чэбышэва, Імпенешкага і Бунякоўскага 19 лістапада 1889 года С. В. Кавалеўская была абрана членам-карэспандэнтам Расійскай Акадэміі навук. Аднак гэтае ганаровае званне не давала ніякіх матэрыяльных сродкаў і, значыць, ніякіх магчымасцей для звароту на радзіму.

Кавалеўская нядоўга карысталася пладамі сваёй славы. Яна памерла 10 лютага 1891 года ад запалення лёгкіх, якім захварэла пры звароце пасля зімовых канікул з Італіі ў Стакгольм.

Кавалеўскую хавалі пры шматлікай публіцы. Аліны рускі чалавек, які быў на пахаванні, аднаго прозвішча з Софіяй Васільеўнай, відны юрист М. М. Кавалеўскі, сказаў у сваій прамове: «Недарма аплаквае вас уся вучоная і літаратурная Расія... Вам не суджана было працаваць у роднай краіне... Але, працуячы па неабходнасці далёка ад родзімы, вы захавалі сваю напынальнасць, вы засталіся вернай і адданай саюзнай юнай Расії, Расіі мірнай, справядлівой і свободнай, той Расії, якой належыць будучыня. Ад яе імя развітваюся з вамі ў апошні раз».

Рускія жанчыны сабралі сродкі і паставілі помнік на могілке Кавалеўскай.

У апошнія гады жыцця Кавалеўская напісала многа белетрыстычных твораў. Акрамя памянёных «Успамінаў дзяцінства», ёю напісан раман «Пігілістка», розныя нарысы і артыкулы. Пасля смерці Кавалеўской засталіся незакончаныя аповесці, якія былі апублікованы ў зборніку ўсе літаратурных твораў.

Кавалеўской належыць выключнае месца ў гісторыі рускага жаночага руху. Дзякуючы сваім навуковым працам Кавалеўская заваявала віднае месца ў гісторыі нашай айчынай навукі, стала ўрад сусветных вучоных. Яе праца па вярчэнню цвёрдага цела складаў бліскучую старонку ў матэматыцы і дала штуршок да далейшых даследаванняў. Імя Кавалеўской застанецца ў навуцы і ў гісторыі грамадскага руху Расіі ўвенчаным заслужанай славай.

П. ПАЛУБАРЫНАВА-КОЧЫНА,
член-карэспандэнт Акадэміі навук СССР, лаурэат
Сталінскай прэміі.



Чацверты з'езд архітэктараў Беларусі. На здымку: дэлегаты з'езда, архітэктары М. Г. Добушская, П. С. Стамцова і Л. Г. Гафо знаёмыца з макетам Цэнтральнай плошчы г. Мінска.

БУДЗЕ ЗО ЦЭНТНЕРАЎ З ГЕКТАРА

Заўсёды казала я і зараз скажу: вялікая сіла звяно ў калгасе. Яно радніць людзей, падвойвае сілу ў працы. У майі звяне 12 чалавек, з якіх 8 жанчын. Працуем мы дружна, зладжана, плячу ў плячу.

Шмат папрацавалі на сваім 15-гаектарным участку азімага жыта і дабіліся добра гадаю: у сярэдні па 26 цэнтнераў з гектара. За гэты ўраджай я атрымала прэмію на раённай выстаўцы.

Праца наша добра аплацилася. Кожны атрымаў авансам на працадзень па 1,5 кг жыта, 4 кг бульбы, 3 кг сена, гародніну. А працадзён зарабілі нямала.

Пад ураджай 1950 года пасеялі 8 гектараў жыта. Калі поле вясной зарунее, будзем гадаваць ураджай у цеснай дружбе з перадавой агратэхнікай, бо задумалі ўзяць па 30 цэнтнераў хлеба з гектара.

Ганна АНДРАСЮК.

Калгас імя Варашылава,
Брэсцкая вобласць,
Жабінкаўскі раён,
Азяцкі сельсовет.

За новыя поспехі у 1950 годзе!

НА КАРЫСЦЬ РАДЗІМЫ

Калектыв нашага завода дасягнуў у мінулым годзе вялікіх творчых поспехаў. Рабочыя, інженеры-технічны персонал з вялікім уздымам уключліся ва ўсесарадны рух за датэрміновае выкананне пасляваеннаага пяцігадовага плана і ўзялі абавязальства выкананьця пяцігодку ў 4 гады.

Мы, інструментальшчыкі, арганізавалі работу так, каб з часам стрымаць сваё слова. Скажам пра сабе. У 1947 годзе мы абедзве прышли на завод з рамесленага вучылішча і начатлі працаўцаў токарамі. З першых-жа дзён спаборніцтва выконваць не менш як па пяцітары нормы.

Усведамляючы вялікую адказнасць перад калектывам завода, перад комсамольскай арганізацыяй, мы стараліся ў дасканаласці авалодзіць тэхналогіяй вытворчасці. У рамесленым вучылішчы нас не знаёмілі з мікретрам, а на заводзе прыходзілася ім карыстацца. З дапамогай брыгадзіра Амельяновіча мы навучыліся прымяняць

гэты інструмент. Свае рабочыя месцы мы прывялі ва ўзорны парадак. Стаго, інструмент у нас заўсёды ў чыстапе і спраўнасці.

Якасць работы токфа, — часта гаварыў нам брыгадзір, — ва многім залежыць ад уважлівасці. Заправіў дэталь у станок — сачы.

І мы не адышвалі вачай ад разца, пакуль апраўвалася дэталь. У выніку сярэдня норма выработкі склала ў нас 170—180 процентаў пры выдатнай якасці прадукцыі.

Спаборніцтва ўзняло чаргы парыў — выраслі рады стаханаўцаў, ударнікі. З кожным днём расла прадуктыўнасць працы.

23 чэрвеня, за тры з паловай гады, наш завод завяршыў выкананне пяцігодковага плана. Калі заводу ўручалі пераходны Чырвоны сцяг Мінскага гаркома партыі і горынакома, калектыв абавязаўся закончыць гадавы план да 32 гадавіны Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі. Лепшыя стаханаўцы, а з імі мы абедзве атры-

малі прэмію за стаханаўскую работу і выдатную якасць прадукцыі.

Мы ўвайшлі ў брыгады выдатнай якасці. Треба было ўдасканальваць метады работы, павышаць кваліфікацыю. Адна з нас асвоіла новую прафесію — разбіў накатчыка, другая пачала наведваць вячэрнюю школу для даслых, каб лепши разбірацца ў тэхнічнай літаратуре.

25 каstryчніка завада выканалі гадавую праграму, а за 11 месяцаў даў 130 тысяч рублёў звышпланавых накапленняў, вызвалішы з абароту 1 мільён 460 тысяч рублёў, знізішы сабекошт прадукцыі на 32,9 процента замест планавых 27.

У гэтых поспехах ёсць і наш працоўны ўклад. Выканаўшы свае пяцігодкі за два з паловай гады, мы працуем у рахунак 1951 года разам з фрэроўшчыцамі сёстрамі Івановымі Зояй і Аленай, токарам Мальтўскай Валей, фрэзероўшчыцай Спруць Нінай. Так працуе ўжо 36 чалавек.

У новым годзе мы поўны сіл і жадания праца-



А. Лапцёнак.

ваць, не зніжаючы тэмпав, змагацца за датэрміновае выкананне гадавога задання, за далейшае палепшэнне якасці прадукцыі. Абавязваемся што-дэйна даваць па дзве нормы выработкі.

Няхай макнее наша Радзіма!

Зіна СЯРЭДЗІНА, Аляксандра ЛАПЦЁНАК,
стаханаўкі Мінскага завода імя Чкалава.



На занятках агратэхнічнага гуртка ў соўгасе «10-годдзе БССР» Любанскаага раёна. Злева направа: звеннічыя Ф. Жыльская і М. Барадзіца, брыгадзір Герой Соціялістычнай Працы П. Калыска, брыгадзір С. Кожух, звеннічыя Герой Соціялістычнай Працы У. Пайграй, агроном Е. Саскова, брыгадзір В. Валасевіч і звеннічыя Ф. Багаедава.

Фото Л. Мазелева.

Радасна глядзім наперад

Наш соўгас «Станіславава» знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці былога Заходняга Беларусі.

Мала радасці прыносіў кожны новы год абяздоленым беларусам, якія тібелі пад уцікам польскіх паноў. Сёня мы радасна глядзім наперад. Новы совецкі год нае новыя поспехі, дасягненні і шчасце.

Я працую даяркай. Сваю работу люблю, хоць яна і лічыцца наялёткай. Жывёлу траба трох разаў ў дзень накарміць, кожную карову пачысціць, два разы выгнаць статак на працу, трох разаў падаць, зрабіўшы масаж і вымыўшы вымяніцілі вадой. А пасля ацёлу пяць і шэсць раз падаць карову.

Некаторыя, магчыма, сумніваюцца, што даярка можа ўзяць і выкананы свае абавязальствы па звышпланаваму надою малака. Безумоўна, можа. Траба толькі карміць жывёлу строга па рачыёну, трymаць у чыстапе, цяпле, дайць і карміць згодна рэжыму. За 1949 год я павінна была наадаць ад кожнай фуражнай каровы па 2700 літраў малака. План гэты я перавыканала і наадаіла за 11 месяцаў па 4000 — 4900 літраў.

У гэтым годзе паастараваю дабіцца яшчэ большага надою малака ад кожнай фуражнай каровы. Няхай гэта будзе майм скромным укладам у агульныя дасягненні 1950 года.

Вера ХЕРАСАВА.

У КАЛГАСЕ—НАША ШЧАСЦЕ



Ніна Марковіч.

Фото В. Германа.

П. ПЕТРУСЬ.

Вёска Крыўляны (Жабінкаўскі раён, Брэсцкай вобласці) дзесяткі год паставяла батракоў пам, якія валодалі тысячамі гектараў зямлі. Сялянскія хаты не пакідала галеча і голад...

Тры гады назад у вёсцы Крыўляны арганізаўся калгас «Большэвік». За гэты кароткі час карэнным чынам змянілася аблічча не толькі палескай вёскі, але і яе жыхароў. Стаўшы актыўнымі будаўнікамі новага жыцця, яны ўсе свае сілы і энергію аддаюць на шчасце любімай совецкай Радзімы. Жанчыны калгаса вышлі на шырокую дарогу творчай дзеянасці.

— У аднаасобнай гаспадарцы,—успамінае Ніна Марковіч,—мае інтерэсы абмяжоўваліся кухняй дзецьмі. А зараз я — звенявая, за сваю сумленную працу акружана павагай. Расце матэрыяльны добрабыт, а разам з ім і культура калгаснікаў. Мой сын вучыцца ў школе, я павышаю свае веды ў агратэхнічным гуртку. Нядайна правялі да нас электрычнасць. Мы наведваем кіно, выпісваём газеты.

Развіваеща і мацнее арцельная гаспадарка. Створаны і ўкомплектаваны пагалоўем усе жывёлагадоўчыя фермы. Машынная апрацоўка зямлі, перадавая совецкая агратэхніка, напруженая праца ўсіх калгаснікаў і калгасніц забяспечылі высокія ўраджай. Вясной Ніна Марковіч ўзяла абавязцельства сабраць з гектара не менш 200 цэнтнераў бульбы. Ніна Мядзведзь, Мар'я Кавальчук, Ганна Пасюк, Ніна Федарук, Вольга Кавальчук разам з звенявой клапатлівай даглядалі пасевы бульбы, добра прапалолі і троны разы акучылі. Кожны з трох гектараў даў па 257 цэнтнераў бульбы.

— Я абяцаю,—заяўляе Ніна Марковіч,—прыкласці ўсе свае сілы, каб і ў далейшым наш родны калгас рос і мацнеў з кожным годам.

ДОУГАЯ зімовая ноч прамільгнула неўпрыметку. Калі Валя з сяброўкамі, стомленая ад танцаў і смеху, зноў зышліся ў сваім пакоі, праз вокны прасочваўся ўжо працысты блакіт раніцы. Над Карадлічамі, дзе яны праводзілі свой адпачынак, віліся да неба сівыя слупы дыму. Спачаць не хацелася. Валя заплюшила очы і дала волю думкам. Спачатку бязладныя, адрыўстыя, яны паступова прыходзілі ў стройны парадак.

Воёў і сустрэла яна новы, 1950 год. Не ў родных Соснах, а ў дому адпачынку, разам з многімі сяброўкамі, з якімі працавала пошлеч на неасяжных палях соўгаса. Добры год пражылі, радасны. А як Валя хвалявалася за вынікі працы. Яна пераносіца думкай у свае Сосны, дзе перажывала незабытныя хвіліны творчых поспехаў.

У мінулым годзе Валя зусім нечакана стала звенявой. Калі брыгадзір прапанаваў ей гэтую пасаду, яна крыху замяшалася.

— Куды мне ў звенявыя? У нашай брыгадзе нічога работніц, якім я ў дочки гаджуся. Яны маюць і вонкі вялікі і аўтарытэт.

З думкай аб будучым

— Ну, а ты хіба не аўтарытэтна? — запярэчыў брыгадзір. — У комсамол цябе прынялі, адукацыю за сем класаў маеш. Табе звяном і камандасаць.

І ўсе сяброўкі пацвердзілі:

— Справішся, Валя, звяном кіраваць.

Пад сяўбу азімага жыта звяну адвялі 17 гектараў. Гэты ўчастак з часу вайны яшчэ не аралі, і пустазелле апанавала яго.

— Падвядзе мяне пустазелле,—хвалявалася Вашкевич.

Яна раілася з брыгадзірам, з аграномамі. Гатова была спаліць яго, павырываўшы з карэннем. Але хіба матчыма такая работа, калі сяўба набліжаецца? Валя сама сачыла за ўзорваннем, і за нормамі высеву, і за ўгнаенем, каб змешвалася ў строгай прапорцыі: 2,5 цэнтнера калійнай солі з 3 цэнтнераў суперфасфату, у дадатак — 5 цэнтнераў калчаданных агаркаў на кожны гектар.

Моцнымі, кусцістымі сустрэлі расліны зіму. А Валя з сяброўкамі задумаліся над tym, як з першых цэп'яль дзён перайсці ў наступленне на пустазелле, як дапамагчы росту раслін.

У сакавіку па мёрзлым тарфяніку дзяўчата рассява-
лі мінеральныя ўгніенні.

— Вось адтае зямля, угніенні пачнуць растворыца-
і разам з талымі водамі ўсасвацца ў глебу. Жыта, прач-
нуўшыся ад зімнай спячкі і атрымаўшы корм, адразу
пойдзе ў рост,—тлумачыла Валя сяброўкам.

Але на асобных участках жыта ўзнімалася паволь-
на, слаба кусцілася. З болем у сэрцы глядзела Валя на
нізкарослія каліўцы.

— А ты менш хвалюйся,—супакоў яе брыгадзір.—
Падкармі, як трэба. Убачыш, як парасце.

На слабыя ўчасткі зноў унеслі суперфасфат з калій-
най соллю. І што-ж? Адстаючыя расліны хутка началі
абганяць астатнія жыта. Ураджай далі куды большы,
чым на ўсім участку.


Так у думках перабірала Валя кожны дзень працы.
Добра напрацавала яна з сяброўкамі і ўсе рабочыя
соўгаса. Затое звяно сабрала па 37,2 цэнтнера жыта
на кожным з 17 гектараў.

«На тых мясцінах, дзе слабую рунь падкармілі з
вясны, ураджай даходзіў і да 40 цэнтнераў. Гэтай вяс-
ною двойчы падкормім ўсё жыта»,—думае Валя.

У думках бачыць яна шырокую вуліцу ў Соснах, па
баках якой то тут то там ідзе будаўніцтва жылых да-
моў. У росце гаспадаркі роднага соўгаса таксама адчу-
ваючыя клопаты аб будучыні. Вось чаму Валі Вашке-
віч—комсамолцы, звеніявай—не хочацца спаць у хва-
люючыя хвіліны пачатку Новага года, які прадбачыцца
ей поўным натхнёнаі працы і радасных поспехаў.

Г. ЛАЗАРАУ.

Соўгас імя Х-годдзя БССР.
Любанскі раён, Бабруйскай вобласці.



V. Vaskevich.

АКТЫЎ—АПОРА СЕЛЬСОВЕТА

ЗКОЖНЫМ годам наша дара-
гая Радзіма становіща ўсё
багацейшай, ўсё прыгажэй-
шай. Багацейшым, змястоў-
нейшим і весялейшим становіщам
жыццё совецкіх людзей. І ўсе мы
ведаем, што тварцы нашага шчасця
—партыя, таварыши Сталін.

У 1926 годзе ў майі жыцці адбы-
лася самая выдатная падзея—я ўсту-
піла ў рады большэвіцкай партыі.
Вялікая чэсьць і юнацтво настаяць вы-
сокое званне комуніста. Але яно і
да многага абавязвае. Маё жыццё
стала яшчэ больш яркім і змястоў-
ным. Я, як гаворыцца, з галавой
увайшла ў работу... Спачатку была
жонарганізаторам райкома партыі,
потым загадвала оргадзелам райспа-
жыўсяюза, затым кіравала гарно. У
гады вайны была старшыней аднаго
з сельсоветаў у Кінельскім раёне
Куйбышэўскай вобласці. А вось ця-
пер пяты год кірую Глухавіцкім
сельсоветам у родным Брагінскім
раёне. Усё, што даручае мне партыя,

стараюся выконваць добрасумленна і
акуратна. У гэтым бачу сэнс свайго
жыцця.

1949 год быў для мяне асабліва
значынчальным. Летасць усе дзесяць
калгасаў перавысіла планавую ўра-
джайнасць, выканалі гадавы план
развіцця жывёлагадоўлі, а два з іх
дасягнулі ўзроўню 1952 года. І пра-
цадні ўсюды сталі важкімі—на кожны
прыпадае не менш, чым па кі-
лограму хлеба, па 5—6 кг бульбы.
У двух калгасах запаліліся лямпач-
кі Ільіча.

Людзі, кадры—гэта галоўнае, бо
яны вырашаюць поспех любой спра-
вы. Радасна бачыць, што людзі за
гэтыя гады прыкметна выраслі, за-
гартаўваліся ў барацьбе з пасляваен-
нымі цяжкасцямі. У сельгасарцелях
сельсовета звеніявая арганізацыя
працы, агратэхвучоба ўвайшли ў сі-
стэму. Кожны калгас цяпер можа
нахваліцца знатнымі звеніявымі,
жывёлаводамі. Гэта—Вольга Май-
сеенка, Ганна Сашкевіч, Клаудзя

Ежуновіч, Наталля Ласіца, Вольга
Кацуба, Пётр Голуб і многія іншыя.
Вакол сельсовета згуртаваўся надзеи-
ны актыў. Перш за ўсё, гэта кому-
ністы трох партыйных арганізацый:
тэрытарыяльнай і пры калгасах імя
Калініна і «Чырвоны Каstryчнік».
Яны—моцная апора сельсовета, бая-
выя яго памочнікі ў правядзенні ўсіх
гаспадарча-палітычных кампаній. А
чатыры гады назад у сельсовете бы-
ло ўсяго толькі два члены ВКП(б)—
я і загадчыца хаты-читальні Мар'я
Снежка.

З такімі людзьмі, з такімі кадрамі
можна смела змагацца за далейшы
ўздым гаспадаркі сельсовета ў но-
вым, 1950 годзе. Мы не сумняваем-
ся, што даб'емся новых поспехаў пад
кіраўніцтвам нашай роднай большэ-
віцкай партыі.

Ганна ЖУРАУ,
старшыня Глухавіцкага сельсовета,
Брагінскага раёна,
Палескай вобласці.



Масква. На сесіі Совета Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын. На здымку: за столом прэзідэнтам (злева направа) віцэ-старшыня МДФЖ віцэ-міністр працы і соціяльнага забеспечэння Польшчы Еўгенія Прагерова, віцэ-прэзідэнт МДФЖ Даларэс Ібаруры і віцэ-старшыня МДФЖ Н. В. Папова.

У АБАРОНУ МІРУ

Надзежда ХІМАЧ

НАРОДНЫ рух за мір ахапіў усе краіны, усе кантыненты зямнога шара і шырокай хвалій пракаціўся ад берагоў Атлантыкі да далёкіх Щіхаакіянскіх астравоў, ад Скандинавіі да Паўднёвай Афрыкі. Усюды гучыць зараз голас народаў свету супроць вайны, супроць пагроз новага крыяпрапліцца.

Пасля заканчэння вайны і разгрому фашызма непахісная воля да міру, да яго абароны аб'яднала народы розных моў, розных нацыянальнасцей і рознага колеру скучы ў адзіны лагер міру, які не мае зараз географічных граніц.

Год таму назад на другім Міжнародным жаночым кангрэсе ў Будапешце (лістапад 1948 г.) у прынятых звароце да жанчын усяго свету гаварылася: «Вяліка адказнасць жанчын за лёс чалавецтва. Усё больш і больш за ўсіх кутках зямнога шара жанчыны ўсведамляюць гэтую сваю вялікую місію і становяцца ў рады славных барацьбітў за справу міру, за прафіду, за праграс».

Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын, у рэдах якой аб'ядналася звыш 80 млн. жанчын 59 краін, з'яўляецца сапраўды масавай дэмакратычнай арганізацыяй. Яна выражает надзеі і спадзяванні працоўных жанчын усяго зямнога шара ў іх барацьбе за абарону правоў сваіх і светлае будучое дзяцей. Рост рады Федэрациі, яе ўплыў у шырокіх масах працоўных жанчын і актыўная дзеянасць нацыянальных секцый у краінах выклікае радасць за ўсіх прыхільнікаў дэмакратычнага лагера.

Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын, увасабляючы сумленне жанчын свету, не раз звязралаася ў арганізацыю Аб'яднаных нацый з катэгарычным пратэстам супроць нароўнасці і дыскрымінацыі жан-

чын, супроць гнусных метадаў тэрору і праследавання дэмакрататў Грэцыі, Іспаніі, барацьбітў за свабоду і незалежнасць; выступала і выступае супроць каланіяльнага заняволення і вайны ў В'етнаме, Інданезіі, Бірме, Малайі. Міжнародная дэмакратычная федэрация жанчын была адным з ініцыятараў склікання Сусветнага кангрэса прыхільнікаў міру ў Парыжы і Празе ў красавіку 1949 года. Па яе закліку жаночыя арганізацыі 60 краін прынялі актыўны ўдзел у работе гэтага кангрэса. У 18 краінах, дзе праводзіліся нацыянальныя кангрэсы прыхільнікаў міру, і ў 46 краінах, дзе створаны настаянныя камітэты абаронцаў міру, жанчыны прымаюць самы актыўны ўдзел у работе. Гістарычным фактам у жыцці міжнароднага праграсіўнага жаночага руху і ўсяго дэмакратычнага лагера свету з'явілася сесія Совета Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын, скліканая ў маскве (17—22 лістапада 1949 г.), куды прыехалі 108 прадстаўніц 38 краін. На гэтай сесіі Совета былі абмеркаваны і прыняты рашэнні па пытаннях аб удзеле нацыянальных жаночых арганізацый МДФЖ у барацьбе за мір, аб абароне эканамічных правоў жанчын у сувязі з ростам галечы і беспрацоўя ў капиталістычных краінах, аб жаночым дэмакратычным друку і аб правядзенні «Міжнароднага дня абароны дзяцей».

З хвалючымі прамовамі выступалі з трывуны сесіі Совета жанчыны краін народнай дэмакратыі, СССР, Кітая, Манголіі, Латынскай Амерыкі, Індыі, Інданезіі, Францыі, Іспаніі, Італіі, Скандинавскіх краін. І якімі рознымі і ў мове, якімі адметнымі і ў колер скучы і формы нацыянальных касцюмаў, агульныя вялікія мэты і брацкая салідарнасць злучыла іх у барацьбе за права на жыццё і светлу будучыню дзяцей, за дэмакратию і праграс.

Як яркі прыклад салідарнасці жанчын, быў адзначан ве ўсіх краінах Міжнародны дзень барацьбы за мір—2 кастрычніка 1949 г. Жанчыны-дэмакраткі разам з усім народам яшчэ раз паказалі сваю рашучасць актыўна змагаючы за тое, каб спыніць злачынную руку падпальщыкаў вайны. Жанчыны Францыі ў гэты дзень прынялі ўдзел у галасаванні за мір. Больш 8 мільёнаў подпісаў сабраў французскі народ пад петыцыяй за мір, палаўні з усіх подпісаў далі жанчыны. Французскія жанчыны правялі ў гэты дзень мітынг і маніфестацыі па ўсім краіне пад лозунгам: «Ніколі краіна Даніэль Казанавай (нацыянальная герайня, замучаная гітлеруцамі) не будзе ваяваць супроть краіны Зоі Касмадзем'янской!», «Не аддадзім сваіх сыноў на вайну супроть Советскага Саюза!».

Жанчыны Канады, Галандыі, Польшчы, Венгрыі, Балгарыі, Албаніі і іншых краін таксама прымалі ўдзел у подпісах петыцыі, выступалі ў абарону міру на мітынгах і сходах.

З трывуны сесіі Совета МДФЖ у Москве дэлегатка Аргентыны расказала, як, не гледзячы на праследванні і расправу паліцый, аргентынскія жанчыны сабралі 150 тысяч подпісаў пад петыцыяй за мір.

Выдатнымі прыкладамі барацьбы італьянскіх жанчын за мір з'явілася магутная народная петыцыя супроть Атлантычнага пакта, падпісаная 8 мільёнаў прадстаўнікоў італьянскага народа. З дома ў дом, з кватэры ў кватэру хадзілі італьянскія жанчыны, выкryваючы злачынныя планы амерыканскіх імперыялісташ — падпальщыкаў вайны.

Жаночыя арганізацыі ў Нарвегіі, Даніі і Швецыі з'явіліся ініцыятарамі барацьбы супроть Атлантычнага пакта сярод сваіх народаў.

Пры актыўным удзеле Дэмакратычнага жаночага саюза Германіі сабрана было ва Усходній і Заходній зонах Германіі 5 млн. подпісаў пад петыцыяй пратэсту супроть атамнай бомбы.

Жанчыны Англіі арганізавалі па ўсім краіне паездкі «Аўтобуса міру» з заклікам да жанчын і ўсяго англійскага народа змагаючы за мір, супроть падпальщыкаў вайны. Вялікую трывогу ў англійскіх жанчын выклікае палітыка іх урада, якая прынесла падарожнне кешту жыцця, рост беспрацоўі, наступленне на дэмакратычныя права народа і падначаленне Англіі інтарэсам амерыканскага імперыялізма.

Жанчыны Злучаных Штатаў Амерыкі па ініцыятыве дэмакратычнай жаночай арганізацыі «Кангрэса амерыканскіх жанчын» праводзілі кампанію пратэсту супроть прыняція Атлантычнага пакта, «плана Маршала» і ўмяшання ўрада ЗША ва ўнутраныя справы іншых краін.

У Даніі жанчыны сабралі 15 тыс. подпісаў пад петыцыяй пратэсту ў дзень ратыфікацыі Атлантычнага пакта сваім урадам. У Швецыі, Фінляндыі жанчыны выступаюць супроть палітыкі сваіх урадаў, якія аказваюць падтрымку агрэсіўным планам амерыканскіх імперыялісташ.

Жанчыны зарубежных краін бачаць прамую пагрозу новай вайны ў Атлантычным пакте, гонцы ўзбраення, павелічэнні ваенных бюджетаў. Ачагі новай вайны палаюць у В'етнаме, Інданезіі, Малайі, Грэцыі і Іспаніі. Але магутнай перашкодай на шляху падпальщыкаў вайны гучыць голас жанчын у абарону міру. Іх воля і рашучасць знаходзяць сваё выражэнне ў салідарнасці і падтрымцы жанчын Грэцыі, Іспаніі, каланіяльных і

залежных краін, якія змагаюцца за сваю свободу і незалежнасць.

Жанчыны краін народнай дэмакратыі разам з жанчынамі ўсяго свету прымаюць актыўны ўдзел у барацьбе за мір. Яны—роўнапраўныя будаўнікі новага, свободнага жыцця—змагаюцца за палітычнае, эканамічнае ўмацаванне сваіх краін, за перамогу соцыялізма і гэтым уносяць свой уклад у справу міру.

Перамога маладой Народнай Кітайскай Рэспублікі адкрыла новую старонку ў гісторыі кітайскага народа, кітайскіх жанчын і натхнене жанчын іншых краін на новыя подзвігі ў імя перамогі дэмакратыі і прагрэсу.

Уесь свет ведае: чым мачней будзе Советскі Саюз—аплот міру і дэмакратыі—тым мачней будуць сілы міру.



Москва. Сесія Совета Міжнароднай дэмакратычнай федэрациі жанчын. На здымку: у зале сесіі. На першым плане—дэлегаткі Кітая.

Советскія жанчыны, палымяныя патрыёткі свайго Радзімы, аддаюць усю сваю энергию і творчыя сілы справе ўмацавання магутнасці свайго Радзімы—краіны соцыялізма. Творчая дзеянасць советскіх жанчын адзначана пудоўнай рамантыкай тварэння. У СССР кожны дзень прыносіць новыя поспехі, новыя дасягненні.

* * *


Мільёны жанчын ўсяго свету, як у краінах, асветленых сонцам свабоды, парваўшых ланцугі капіталістычнага рабства, а таксама і там, дзе свабоднае слова і думка пад забаронай, дзе пануе капіталістычнае самавольства і паліцэйскі тэрор, выказваюць сваю гарачую любоў і ўдзячнасць вялікаму Советскому Саюзу і ўсе свае мэры і надзеі на светлу будучыню звязваюць з імем таварыша Сталіна.

Імя Сталіна славяць жанчыны краін народнай дэмакратыі, вызваленага Кітая, Карэі, Манголіі, В'етнама, а таксама капіталістычных і каланіяльных краін, якія яшчэ змагаюцца за сваю свабоду і незалежнасць.

«Я люблю сваіх дзяцей. Таварыши Сталін выратаваў ім жыццё, але я ведаю—ён абараняе жыццё дзяцей ўсяго свету. Я люблю Сталіна сэрцам маці». Гэтыя мудрыя слова сказала простая румынская сялянка Шэръка Паул, ставячы свой подпіс пад прывітальным пісмом да таварыша І. В. Сталіна.

«Сталін—гэта мір»,—паўтараюць жанчыны на розных мовах і гаворках ва ўсіх кутках зямнога шара.

Таварыши Сталін—друг, настаўнік і правадыр советскага народа і ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва—запаліў у сэрцах мільёнаў жанчын ўсяго свету непахісную веру ў справядлівую справу барацьбы за мір ва ўсім свеце.



Светлая казка

М. ДАНІЛЕНКА

Мал. А. Волкава

Апавяданне

СЮДЫ я прыезджаю на экскурсю з групай студэнтаў перад пачаткам вайны. Мы аходзілі прасторныя цехі і падоўту стаялі перад машинарамі. Рытмічна пастуквалі станкі. Шпарка мільгалі чаўнакі ў аснову ніцей. Рабочыя і работніцы спрытымі рукамі закладалі новыя чаўнакі, папраўлялі хітрую аснову ніцей. Г на валікі наматваліся сотні метраў тканіны з дэвоснымі ўзорамі, як са́мо жыцце.

Мы былі з розных навучальных установ; маладая, няўрыстлівая маладэй. Але асабліва запомнілася мне маладая стройная дзяўчына ў вялікіх акулярах. Падоўгу прастойвала яна каля станкоў, запісваючи нешта ў сваю запісную книжку, наглядаючи за падыманнем і апусканнем маленьких ручажкоў.

Я запытаўся ў студэнтаў, ці ведае хто гэтую дзяўчыну.

— Я ведаю. Сур'ёзная дзяўчына. У Маскве вучыцца. На Трохгорнай мануфактуре практику яны адбываюць. О, Зоя Лабуцька — здольны таварыш. — Гэта сказала бляявая дзяўчына, якая ішла поруч мене.

* * *

І вось я зноў на гэтай фабрыцы. Аж восем год не быў я ў гэтых мясцінах.

Парторг Каліда, высокі чарнявы мужчына, ажывіўся, даведаўшыся, што я прыбыў на фабрыку, каб напісаць пра яе ў газету.

— Вы пабудзіце ў нас пару-другую дзён. Прыгледзіце да калектыва, начальнікаў цэхаў. А так, як вам сказаць, хто ў нас лепшы? Вунь ткачыха Анастасія Голікова хутка па якасці Елену Кананенку дагоніць. Абавязкова схадзіце зараз-жэ ў ткацкі цех да нашай Феакцісты Паўлаўны. Яна за лічаныя дні асвоіла працу на навейшым станку «Лаб-42». А працуе як! Мастак, а не ткачыха! І яшчэ папрасіце: няхай пра гісторыю станкоў гэтай маркі раскажа, пра наших совецкіх людзей. Вось пра каго напісаць трэба!

Праз поўгадзіны пасля гудка мы пазнаёміліся з Феакцістай Паўлаўнай.

— Вас да мяне накіраваў парторг? — запыталася жанчына, і пад яе шэрымі вачыма акрэсліліся зморшчы-

ны. — Тады пройдзем у фабрычны клуб, бо зараз другая змена прыступае.

У фабрычным клубе, дзе пярэднюю сцену толькі яшчэ пачыналі атынкоўваць, мы селі за невялікі столік з газетамі.

Феакціста Паўлаўна ўсміхнулася.

— Амаль усе нанова робім, як бачыце. І будзем, і прадукцыю выпускаем... Дык вось паслушайце пра гэтыя станкі. Іх пакуль што мала, але хутка яны выцесняюць іншыя станкі, я гэтamu цверда веру. Скажу вам, што перад вайной я папрацавала на нашай фабрыцы толькі адзін месец, але палюбіла яе моцнай любоўю. Я ўсё думала пра той час, калі стану за станок, як навяду ля яго парадак і чыстоту. І раптам — вайна... Разумеце, як было жахліва? Помню, я вярталася са станцыі са сваім сынам у горад. І тут на маіх вачах рушыліся мае надзея.

Вялізныя слупы дыму ўзнімаліся над фабрычным раёнам, а варожыя самалёты рабілі заход за заходам.

Я кінулася бегчы да фабрыкі, суцяшала Толіка. Потым вярнулася да сваёй кватэры, якая знаходзілася недалёка ад фабрычнай тэрыторыі. І тут насустрече мне з каліткі нашага двара выскочыла мая кватарантка, інжынер Зоя Іванаўна.

— Феакціста Паўлаўна, родная, куды-ж вы? — крычыць. — Хавайтесь, асколкамі каб не ўдарыла.

А Толік мой заходзіцца ад плачу. І толькі тады я чамусыці зразумела, што не выратую нічым станкоў. Я аддалася на апеку нашай добрай Зое Іванаўны, якая хоць і была ў два разы маладзей, але ніколікі не разгубілася.

* * *

Зоя Іванаўна папрацавала на нашай фабрыцы нямнога, усяго толькі адзін месец. Яна прыехала да нас з Масквы. Дзяўчына часта гутарыла з ткачыхамі, якія вызначаліся ў працы, наглядала за рухамі работніц, за сучуваннем нітак і запраўкай станкоў.

А вечарам інжынер працавала і працуючы забывалася на ўсё і я з сваім мужам, наглядаючы, як мучылася інжынер над лістамі паперы, ад усёй душы шкадавалі яе.

— Вы-б хоць у кіно ці ў тэатр схадзілі, — рапілі мы ёй.

Зоя Іванаўна пагражала нам пальцам.

— Сёння, гаспадыня, я рашу важную задачу. Тады можна будзе не толькі ў кіно, а нават і на танцы махнучы.

Яна вяла нас у пакой і цярплюва тлумачыла пра свой новы станок. Я тады яшчэ цалкам не разумела ўсёй важнасці справы, якую наважы-

лася зрабіць інжынер, але загарала ся яе верай і чакала, што задачу сваю Зоя Іванаўна сапраўды вырашыць.

Калі горад занялі немцы, Зоя Іванаўна захавала свае чарцяжы ў чамданчыку пад падлогай. Часта днём яна пакідала дом і прыходзіла толькі пад вечар.

Суседка Дуся аднойчы мне па скрэту сказала:

— А ведаеш, галубка? Нашу Зойку я сёння з нямецкім афіцэрам бачыла...

Я асплюнела.

— Ты што? З глузду з'ехала, кабета?

— Дальбог, — кажа, — бачыла. Ужо без акуляраў. І так лапоча калія таго афіцэра, што я, не верачы сваім вачам, аж пастаяла, наглядаючы за імі.

Што было мне рабіць? «Няўжо ж яна прадалася немцам?» — думала я. Але не, гэтamu я не магла паверъць.

Вечарам прышла Зоя Іванаўна. Я расказала ёй чутае. На маё здзіўленне Зоя Іванаўна засталася зусім спакойнай.

— А што-б вы зрабілі, Феакціста Паўлаўна, каб, скажам, я перайшла адкрыта на службу да немцаў?

Я не на жарт узлавалася.

— Ты кінь, дзяўчына, са мною ў хованкі гуляць. Ведаеш сама, што я зрабіла-б. Ды і не толькі я...

Зоя Іванаўна паглядзела на мяне адкрытым позіркам і цверда сказала:

— З заўтрашняга дня я працу ю перакладчыцай у штабе мясцовага гарнізона, дарагая Феакціста Паўлаўна. Майце гэта на ўвазе.

* * *

Яна сапраўды пачала працаваць перакладчыцай. Прыйсціцала пры доўшы злойленага Фёдара Цыбулькі, нашага былога майстра. Яго выдаў здраднік.

Цыбулька гойдаўся на адным з дрэў парка, і Зоя Іванаўна голасна перадавала слова каменданта народу, абкружаному салдатамі:

— Так будзе з кожным, хто асмеліцца выступаць супроты нямецкай імперыі...

Яна была белай, як палатно. Ад яе адводзілі позіркі рабочыя, хто хоць трохі ведаў Зою Іванаўну.

Яна толькі здагадвалася аб крыўдных словамах па яе адресу, але я іх чула і пасля перадавала сваёй кватарантцы.

Зоя Іванаўна прыдышвала плач падушкай. Яна плакала не таму, што яе праклялі рабочыя. Не! Ей шкада было Фёдара Цыбульку, лепшага падпольшчыка з іхніх арганізацый. І Зоя Іванаўна пісала на кавалачку папяроснай паперы кароткія, суроўыя слова: «В. здрадзіў. Канчайце!».

Разам з стар'ём, якое я насіла пра меньшаваць, паперку я перадавала знаёмай жанчыне ў бліжнія вёсцы.

Назаўтра разлютаваныя немцы на-

сіліся па гораду, зрываючи са сцен лістоўкі, дзе паведамлялася, што нікчэмы здраднік, выдаўшы ворагам слáунага Фёдара Цыбульку, забіты.

Нярэдка я адносіла складзеную ў дзесяткі столак тоненьку паперу, на якой рукою Зоі Іванаўны было вычарчана размяшчэнне нямецкіх батарэй і складаў.

— Прагаварыўся, дурань, — радавалася яна, бы дзіця, і цалавала Толіка. — Ведаецце, Феакціста Паўлаўна, самога оберштурмгруппенфюрэра за нос правяла...

— Дай-жа божа, — па прывычцы гаварыла я.

Зоя Іванаўна прытанцоўвала па пакой.

— Учора вечарам мне ледзь галаву каменем не разбілі. Ох, і лоўка!

Я не разумела, чаго-ж тут радавацца.

— Гнеў, мілая Феакціста Паўлаўна. Народны гнеў. Яго ні з морам, ні з акіянам не парабаўшеш.

Яна першай даведвалася аб адпраўцы рабочай сілы ў Нямеччыну і перадавала патрэбным людзям, папярэджвала аб карніках, і туго вестку я адносіла сваім людзям.

Я бачыла, як цяжка ёй працаваць на той праклятай пасадзе, бысь у даўері немцаў. Аднойчы яна сказала:

— Падазраюць. Зробіш не так крок—і ўсё прапала.

* * *

Чамусыці мне запомнілася адна казка, якую расказала Толіку Зоя Іванаўна. Кароткая, але светлая казка.

«У адной цудоўнейшай краіне жыў цудоўнейшы народ, — расказала Зоя Іванаўна, пагладжаючы Толіку галаву. — Дзе гэтая краіна, я не буду табе казаць. Ты павінен сам адгадаць. На кожным кроку там раслі прыгожы сады. Залаштыя ранеты, налітыя мядовым сочкам, гнулі галіны яблынь і, здавалася, ніякія падпоркі ўжо не ўтрымаюць такога багатага цяжару. З-за Gronak вінаграду не відаць было ліцца. Ад ігруш, якія не раслі больш нідзе на свеце, разносіўся па краіне прыемнейшы пах. Разносіўся не па садзе, а па краіне, бо краіна тая і была ўся садам. У людзей, што там жылі, на тварах лунала вечная ўсмешка, яны радаваліся жыццю. Яны радаваліся і таму, што мелі чалавека, навучыўшага іх здабыць тое жыццё, шанаваць і любіць яго.

Дні складаліся ў тыдні, а тыдні—у месяцы. Калі каstryчнік залаціў лісці дрэў, вясёлыя дзецы таго народа збіралі плады.

Дзіўныя машыны развозілі тыя плады ў сонечныя гарады, дзе людзі таксама вечна ўсміхаліся, бо мелі яны чистыя сэрцы і светлае сумленне.

Тыдні складаліся ў месяцы, а месяцы—у гады. І вось драпежнікі, што жылі недалёка, захацелі забрацца ў ту краіну і пасяліцца ў садах.

Але недарма народ той краіны меў чалавека, які навучыў людзей берагчы жыццё.

З чым пароўнаньня няявіць, што ўзнялася ў людзей на няпрошаных гасцей? З морам? Але яно мае берагі. З акіянам? Але ён мае дно. З не-бам? На ім часта свеціцца сонца.

Няявіць-жа тых людзей была чарнай самай цёмнай хмары.

А чалавек, навучыўшы тых людзей зрабіць краіну квітнеючым садам, вучыў свой народ, як выкурваць драпежнікаў з цудоўнай зямлі. Ен стаяў над планамі, пакурваючы люльку, і ўжо бачыў той дзень,


Мы стаялі пад кустом арэштыны, і Толік нечакана запытаўся:

— Цёця, а які-ж канец казкі?

Памятаецце, вы не даказалі?

Зоя Іванаўна пацалавала хлопчыка.

— А ты ўбачыш яе канец сваімі вачымі, дарагі...



Л вечарам інжынер працавала...

калі на тварах яго людзей будзе свяціца зноў вечная ўсмешка...»

І раптам Толік, які ўважліва слухаў, заяўвіў:

— А я, цёця, адгадаў, пра каго вы рассказываеце.

Часта ноччу, шытна прычыніўши акіяніцы і завесіўши акно, Зоя Іванаўна схілялася ля маленькой газінкі. Зоя працавала, а я вартавала. Пры малейшым стуку мы насяцярожваліся, каб маглі схаваць чарніжы ў нарыхтаване месца. З якой любоюю апавядала Зоя Іванаўна пра простыя ніці, снавалкі. І я толькі цяпер зразумела, што ткачыхай я стала ўжо ў той суроўы час. Дзіўна? Магчыма, але гэта так.

— Вот вынайду станок, і яго зроблю на Вялікай зямлі. Колькі тысяч метраў тканіны ён выпусціць для нашых байцоў, Феакціста Паўлаўна! А гэта-ж новы ўдар па ворагу.

Прызнацца па праўдзе, наша нялёгкае жыццё ў тых дніх намага сікравалі мары пра новы станок.

І вось Зоя Іванаўна закончыла сваё вынаходства.

Узяўшыся за рукі, мы цалаваліся і смяяліся. Яшчэ не бачылі нашага станка пабудаваным, але ўяўлялі яго іменна такім, які ён ёсць зараз...

А праз дзень мы праводзілі нашу дарагую Зою Іванаўну ў Москву з партызанскаага аэрадрома. Далейшая праца яе ў камендатуры была ўжо зусім рызыконай, да таго-ж з цэнтра неадкладна патрабавалі інжынера з яе вынаходствам у сталіцу.

Я таксама перабралася з сынам у атрад.

Было яснае неба. Чырванню палалі клёны і грабы. Пад магутнымі дубамі зямля была спорна ўсыпана жалудовым дажжком.

Ва Усесаюзным канструктарскім бюро высока ацанілі вынаходства младога інжынера. У першы-ж год пасля вызвалення нашага горада ад немцаў мы атрымалі ліст вядомай ткачыхі Марыі Васільевай, якой пазней прысудзілі Сталінскую прэмію. Ткачыха шчыра расказвала, як цудоўны станок «Лаб-42» вытрымаў усе выпрабаванні. І тады я, помню, падумала: «Так яно і павінна быць, раз яго аўтар сам вытрымаў усе выпрабаванні».

Зоя Іванаўна? Яна не забывае нас. У сорак сёмым годзе прыезджала на фабрыку. Ну, а піша дык вельмі часта. Яна яшчэ больш удасканальвае свой станок. І паверце, дарагі таварыш, гэта будзе самая выдатная машина ў ткацкай прамысловасці...

У цэху пагружвалі станкі «Лаб-42». Станкі той самай летуценніцы, маладой дзяўчыны, якая і сярод воўрага не пераставала думачь аб рацыяналізацыі.

У клуб хутка ўвайшоў хлапец гаёў чатырнаццаці з такім-ж спакойнымі разумнымі вачымі.

Гэта быў сапраўды Толік. Хутка я з ім падружыўся і ўжо абяцаў яму абавязковая прысласць адну кніжку па садаводству.

На развітанне я запытаўся ў Толіка:

— А як-же з казкай?

— А яна вялікая,—весела сімляўся ён.—І толькі мы яе да-кончым.



На гарадской ёлцы ў Тэатры оперы і балета ў Мінску.

Фото Ф. Фёдарава.

Шчаслівае дзяцінства

ГУДЗІЦЬ, як пчаліны рой, дзіцячы сад Гомельскага завода сельскагаспадарчага машынабудаўніцтва. Сто выхаванцаў сада прышлі на новагодні ранішнік. Велізарная, багата ўпрыгожаная ёлка ўпіраецца верхавінай у стол. Вакол ёлкі вядуць карагод зайчыкі, клоуны, маракі, матрошкі, хлопчыкі і дзяўчынкі ў розных нацыянальных касцюмах. Новагодні маскарад у разгары. У гульнях, песнях, вясёлых зацеях непрыкметна праходзішь час. Весь ужо Дзед Мароз прынёс мяшок з падарункамі. Атрымашы прыгожы пакет цукеркаў і фруктаў, дзеці благуць да свайго госця—мамы, бабулі, старэйшай сястры, каб разам пачаставацца.

Малышы не адразу заснулі ў той вечар. Перад іх вочкамі стаялі яркія ўражанні ад новагодняй ёлкі. Цешыліся і мацеры щасцем сваіх дзяцей, для якіх кожны год насе новую радасць.

... 7 гадзін раніцы. Загарэлася электрычнасць ва ўсіх пакоях дзіцячага сада. Штоўкнуў замок параднага ўваходу. Выхавацельніцы ў белых халатах і касынках праходзяць па пакоях першага і другога паверхаў, аглядаюць, ці чиста працёты маліваныя падлогі, ці добра вышылены дываны ў кутках цапак, ці ў парадку пасуда. Нідзе ні пылінкі.

У прасторнай прыхожай распранаюцца, вешаюць паліту ў нізенькія шафкі Пепя Дэмітрыеў, Міша Войценкаў, Валя Нікіціна, Надзяя Матузава. Яны, як заўсёды, раней усіх з'явіліся. Да 8 гадзін усе дзецы ў зборы. Перад снеданнем дзяжурныя па групах, якіх у садзе чатыры, паліваюць расліны ў жывых кутках, рассстаўляюць пасуду і падстаўкі з сурвэткамі на сталах. Перад ядой усе мыюць рукі над нізенькімі ракавінамі ў туалетным пакой, а «санітарная камісія» назірае за парадкам.

На кухні повар рыхтус апетытнае снеданне: смачную кашу з маслам і цукрам, напаўняе чайнікі, наразае румянія булкі.

Пасля снедання — у кожнай групе абавязковыя заняткі: вырезвание з каліяровай паперы, лепка з гліны, рисование, музыка, развлечивание вершаў, рассказывание казак і г. д. Малодшыя займаюцца адзін раз на працягу поўгадзіны, старэйшыя — два разы па 45 хвілін. У гэты час яны вырабляюць розныя прадметы, неабходныя

у гаспадарцы сада: сурвэткі, якімі карыстаюцца ў час яды, меткі з каліяровай паперы на шафкі для паліто і на вешалкі для ручнікоў, палачкі для лічэння. У кожнай групе ёсьць выстаўка работ з гліны. Тут і зверы, і птушкі, і целы рабочы пасёлак, і «парад» розных аўтамашын.

Паабедаўшы, дзеці кладуцца спаць, малодшыя на дзве з паловай, старэйшыя — на дзве гадзіны. Яны спяць у чистых, выгодных ложках. Прывучаныя да рэжыму, засынаюць і прасынаюцца як па камандзе.

Выхавацельніцы не адыхаюць ад дзяцей целы дзень. У іх з дзецьмі вялікая дружба. Яны добра ведаюць харектар кожнага дзіцяці, яго схільнасці і інтерэсы.

— Я ўжо 11 год працую ў дзіцячым садзе завода «Сельмаш», — расказвае Кацярына Сямёнаўна Нямцова. — Разам з заводам эвакуіравалася ў горад Курган. Пасля вайны дапамагала адбudoўваць адведзены для сада будынак на тэрыторыі завода. А ў 1948 годзе для нас пабудавалі гэты будынак. Іудоўны будынак! Дзецям тут вельмі добра.

Для Кацярыны Сямёнаўны дзіцячы сад «Сельмаш» — родны дом. Яна магла-б ясконца расказваць аб сваіх маленікіх выхаванцах.

Дзіцячы сад атрымлівае мяса, птушку, белы хлеб, булкі, гародніну, фрукты, малочныя прадукты выдатнай якасці і ў дастатковай колькасці. Мае ён і сваю падсобную гаспадарку: карову, кормных свіней, сёлета будзе мець курэй і гарод.

Тры разы ў дзень дзецы атрымліваюць смачную, пажыўную ежу. Штомесяц дзяцей важаць: яны хутка растуць, прыбываюць у вазе.

... Пяць гадзін вечара. Магутны гудок «Сельмаша» забывае, што першая змена скончыла работу. У дзіцячым садзе дзецы канчаюць поўднік. Хутка і дамоў.

— Да пабачэння! Да заўтра! — пакідаюць сад дзецы з шчаслівай усмешкай на твары, з вясёлымі агенчыкамі ў вачах.

Мацеры радасна сустракаюць сваіх малышоў. Ды і як не радавацца, калі наша пудоўная радзіма акружыла іх дзяцей бацькоўскаю ласкай і клюпатам.

Г. РАМАНАВА.

г. Гомель.

Аўтарытэт бацькоў і яго значэнне ў выхаванні дзяцей

ВІХАВАННЕ совецкіх дзяцей—будучых грамадзян і будаўнікоў новага, комуністычнага грамадства—справа велізарнай дзяржаўнай важнасці.

Разам са школаю і настаўнікамі, разам з комсамолам і совецкай грамадскасцю комуністычнае выхаванне ляжыць і на абавязку бацькоў.

Аўтарытэт бацькоў — важнейшая ўмова для паспяховай выхаваўчай работы ў сям'і.

Калі бацькі карыстаюцца ў дзяцей аўтарытэтом, тады іх парады, прапановы і просьбы, указанні і даручэнні дзецеi выконваюць не за страх, а таму, што прызнаюць іх разумнымі і правільнымі.

Аб наяўнасці аўтарытэта можна гаварыць тады, калі дзецы паважаюць сваіх бацькоў. Але аўтарытэт сам па сабе не прыходзіць, яго трэба дабіцца.

Аўтарытэту можна дабіцца ў кожнай сям'і, але перш за ўсё трэба падумашь, як да гэтага пытания падыйсці правільна, каб замест карысці не прынесці шкоды.

Мы разумеем, што бацькі маюць пэўныя перавагі над дзецьмі. Але ні перавага фізічнай сілы, ні эканамічная перавага яшчэ не ствараюць аўтарытэт. У гэтай справе патрэбна перавага ў разумовых і, галоўным чынам, маральных адносінах.

Важнейшай кропкай аўтарытэту з'яўляецца грамадская дзейнасць, адносіны бацькоў да сваіх грамадскіх абавязкаў. Калі маці добра працуе на прадпрыемстве або ва ўстанове, калі яе пэнтап за работу, то і дзецы яшчэ больш яе паважаюць. Калі грамадскасць паважае бацькоў, то да іх і ў дзяцей узрастает павага. У непарыўнай сувязі сям'і з грамадскім жыццём—адна з галоўнейшых умоў бацькоўскага аўтарытэту.

Акрамя перавагі над дзецьмі, бацькам неабходна моцная воля. Пануючая воля бацькоў дысцыплінуе дзяцей. Але гэты прынцып не заўсёды выкарыстоўваецца правільна.

Частка бацькоў нрабуе ўстанавіць свой аўтарытэт пасіллем. Замест таго, каб дабіцца ад дзіцяці свядомага падпрацавання, ламае яго волю. У выніку выхоўваюцца людзі бязвольныя, чорствыя, з грубымі рысамі характару.

Некаторыя лічаньці, што для ўзмац-

нення аўтарытэту лепш трymаць дзяцей далей ад сябе. Такія бацькі становяцца недаступнымі для дзяцей і не цікавяцца імі.

Есць бацькі, якія любяць выхавацца перад дзецьмі сваімі заслугамі, вартасцямі. Гэта чванства дарослых вельмі хутка пераймаецца, і дзеці таксама пачынаюць фанабэртыца сваімі бацькамі перад таварышамі.

Сустракаюцца і такія бацькі, якія не лічаны з думкай дзяцей і патрабуюць, каб яны абавязкова выконвалі бацькоўскія распараджэнні, хоць і памылковыя. Такая бяздушнасць толькі падрывае аўтарытэт.

Вядомы совецкі педагог А. С. Марэнка ў сваіх «Лекцыях аб выхаванні дзяцей» вельмі яскрава паказваў, што аўтарытэты падаўлення, адчужэння, чванства, — фальшивыя і базуюцца на фальшивай падставе.

Каб карыстацца сапраўдным аўтарытэтом, бацькі павінны добра вывучыць сваіх дзяцей, гэта значыць ведаць іх інтерэсы, запатрабаванні, перажыванні, іх адносіны да заняткаў, паводзіны не толькі ў сям'і, але і ў школе і па-за школай.

Мала клапаціцца толькі аб здароўі дзяцей, неабходна цікавіцца іх унутраным светам, ведаць, што іх хвалюе, што цікавіць, што захапляе. Для гэтага трэба карыстацца ў дзяцей поўным давер'ем, а таксама давараць і дзецям. Дасыгнуць гэтага можна спрэядлівымі адносінамі: ніколі не ашукваць дзяцей, не абяцаць таго, чаго не выканаеш, стварыць дома атмасферу поўнага давер'я і праўдзівасці.

Другім важным сродкам заваявання ў дзіцяці поўнага давер'я з'яўляецца павага да яго асобы, да яго чалавечай годнасці, прызнанне за ім права асабістай недатыкальнасці. Бацькі ні ў якім разе не павінны прымняць такіх мер уздзейнія, якія зневажаюць дзіця: насмешак, грубых вокрыкаў, фізічнага пакарання. Усякая абраца стварае ў дзіцяці прыгнечаны настрой, падаўляе яго энергію, затрымлівае далейшае развіццё.

Адносіны да дзяцей павінны быць заўсёды роўныя. Нельга падпадаць пад уплыў свайго настрою і праяўляць то пязмерную ласку, то суроўласць.

Часта дзецы зварочваюцца да баць-

коў з рознымі пытаннямі, але не заўсёды атрымліваюць адказ. Бацькі нервуюцца, што дзіця перашкаджае ў працы або парушае прывычны ўклад жыцця. Гэта зусім памылкова. Нельга перашкаджаць дзецям у гульнях, дзіцячых занятках, бо для рухавага малодшага школьнага ўзросту яны з'яўляюцца настойлівой неабходнасцю. Трэба чула адносіца да вынікаў дзіцячай працы, да дзіцячых інтарэсаў, але не праяўляць заўшчай пышчотнасці, не патураць балаўству.


Клопаты аб дзециах немагчымы без пэўнай патрабавальнасці. Трэба ўстанавіць межы іх учынкам і жаданням, пакласці пэўныя абавязкі, патрабаваць, каб выконваліся ўстаноўленыя ў сям'і правілы. Нельга заўсёды ўступаць дзецям, заўшне песьціць, задавальняць усе капрызы, задарваць, «купляць» у іх выкананне сваіх распараджэнняў ці даручэнняў.

Аўтарытэт ствараеца шырасцю і сардэчнасцю ўзаемадносін паміж бацькамі і дзецьмі. Дзеці хутчэй дарослых пазнаюць, дзе праўда, а дзе фальш. Бацькі ніколі не заваююць давер'я дзяцей, калі самі не пакажуць прыкладу шчырых адносін. Яны павінны сачыць за асабістымі паводзінамі, каб дзецы маглі пераняць у іх усё дадатнае.

Вельмі важна, каб выконвалася ўсякае патрабаванне бацькоў і ўсякае іх абяцанне. А для гэтага неабходна загадзя прадумваць, каб усякае патрабаванне і абяцанне было пасільным.

Трэба ўважліва сачыць за зменамі, якія адбываюцца ў дзіцяці ў залежнасці ад яго ўзросту і развіцця. Бацькі часта не заўважаюць, што іх дзецы ўжо сталі падлеткамі, а потым і юнакамі, што разам з гэтым змяніліся іх інтерэсы і запатрабаванні да сябе і павакольнага свету.

Ва ўзросце ад 13 да 16 год абуджаеца пачуццё самастойнасці, імкненне да пекаторай незалежнасці. Падлетку хочацца адчуваць сябе дарослым, неяк вылучыцца з асяроддзя таварышоў, праявіць сваю «храбрасць», «геройства». Нярэдка гэта выяўляеца ў грубасці, непрыстойных паводзінах на вуліцы. У таких вынадках падлетак не лічыцца з



У недзелью ў сямі старэйшага брыгадзіра калгаса «Рэволюцыя» Быхайскага раёна Магілёўскай вобласці Е. Е. Келеса. Злева направа: дачка Вера—вучаніца 3 класа, Е. Е. Келес, дачка Надзяя—вучаніца 10 класа.

тым, што ім будуть незадаволены бацькі або настаўнікі.

Але ў гэтым узросце можна многа зрабіць, калі правільна падысці да выхавання. У гэты час развіваецца

воля, упартасць, настойлівасць у дасягненні паставленай мэты, выгрымка, самаўладанне, пачуцце адказнасці і грамадскага доўгу. Тут бацькам трэба з асаблівай увагай падысці

да выхаванія, не ламаць волі, не падпрадкаваць сабе толькі сілай прымусу, а ўздзейнічаць галоўным чынам перакананнем.

Вельмі важна, каб бацька і маці ўстанавілі адзінства ў сістэме выхавання дзяцей, знайшлі агульную мову ў гэтым пытанні. Бывае, што маці шчыра любіць дзіця, умее разабрацца ў прычынах яго ўчынкаў, але гатова заўсёды пррабачыць. А бацька вельмі строга карае за ўсякі ўчынак, падчас і не разабраўшыся ў ім. У такой сям'і дзіця стараецца не нападацца бацьку на вочы і заўсёды шукае абарону ў маці.

Такім чынам, каб здабыць аўтарытэт у вачах дзяцей, бацькі павінны дабіцца: разумовай і мараль-най перавагі над дзецьмі; добрага ведання сваіх дзяцей і асаблівасцей іх развіцця; узаемнай пчырасці і давер'я; спалучэння чуласці і клопатаў з патрабавальнасцю і разумнай строгасцю; паслядоўнасці ў выхаванні; педагогічнага такту; адзінства патрабаванняў і кантролю.

Д. БАРШЧУСКАЯ,
начальнік вучбна-метадычнага
аддзела Міністэрства асьветы БССР.

ПАРАДЫ УРАЧА

РЭУМАТИЗМ У ДЗЯЦЕЙ

Старое ўяўленне аб рэуматызме, як аб мясцовым захворванні суставаў, даўно пакінута. Рэуматызм—гэта агульнае захворванне ўсяго арганізма з пераважным паражэннем сэрца. Вельмі трапна заўважыў адзін вялікі вучоны: «Рэуматызм толькі ліжа суставы, але кусае сэрца».

У дзяцей адразніваюць тры формы рэуматызма: сустаўную, сардечную і нервовую. Пачынаецца яны асобна, але ў далейшым цячэнні зліваюцца ў камбінаваныя формы. Адметнаю рысай усіх форм з'яўляецца паражэнне сардечна-сасудзістай сістэмы.

Сустаўная форма рэуматызма дае звычайна наступныя малюнак. Пасля ангіны або грыпа хворы як быццам паўтаряюцца. Аднак праз 5—7 дзён яго зноў пачынае ліхарадзіць, паяўляюцца рэзкія болі ў суставах. Суставы апухаюць і пры малейшым руху выклікаюць вострую хваравітасць. Аднак паражэнне суставаў нястойкае, лятучае. Іх функцыі парушаюцца часова, болі пераходзяць з аднаго сустава на другі. Вострыя сустаўныя з'явы трываліцца два-три тыдні, за імі звычайна следуюць сардечныя з'явы, якія або заціхаюць, або выклікаюць паражэнне сардечнай мышцы і клапанаў.

Сардечная форма рэуматызма прайяўляецца ў выглядзе паражэння ўнутранай абалонкі сэрца, яго клапанаў. Адначасна паражаета і сардечная мышца. Хваравітые з'явы ў суставах або не наглядаюцца, або бываюць зусім нязначныя. Запаленне суправаджаецца высокай тэмпературой, расшырэннем сэрца, шумамі на клапанах. Такое паражэнне сэрца вядома пад называй «эндаміякардыта» і звычайна заканчваецца парокам сэрца.

Первая форма прайяўляецца ў выглядзе малой харэі. Пачынаецца яна непрыкметна, без тэмпературы, з неадвольных мышачных рухаў канечнасцей, падзёргвання мышцаў твару і ўсяго цела. Па меры нарастания гэтых непакойных рухаў дзіця пазбаўляецца магчымасці спакойна стаяць, сядзець, рабіць звычайна важныя і неабходныя рухі. Проз два месяцы ўсе гэтыя з'явы заціхаюць. Пачынаецца фаза міжпрыступнага перыяды. Вострыя прыступы рэуматызма ў дзяцей часта паўтараюцца праз розныя перыяды часу—год, два, часам раней, а часам і пазней. Чым больш паўтарэння, тым сур'ёзней паражаета сэрца.

Улічваючы сур'ёзнасць вынікаў паражэння сэрца, перад намі паўстает адказнейшая задача аб мерах эфектуўнай барацьбы з гэтым захворваннем. Неабходна вырашыць наступныя пытанні: 1) як паўярэдзіць захворванне рэуматызмам; 2) як правільней лячыць і даглядаць рэуматычнага хворага, каб паўярэдзіць паракі сэрца; 3) як засцерагчы яго ад рэцыдываў—паўтарэння вострых успышак хваробы.

Рэуматызм найчасцей паражает дзіця ў яго першыя школьнія гады, радзей—у дашкольныя. Своеасаблівасць гэтай хваробы ў тым, што яна развіваецца ў арганізме, які атрымаў паўярэднюю падрыхтоўку ад дрэмлючай у ім пэўнай мясцовай інфекцыі.

Уваходнымі варотамі для пранікнення рэуматычнай інфекцыі з'яўляюцца рот, нос, носаглотка і міндалікі, дзе хваравітые прайавы атрымліваюць месца і матчы-масць для свайго развіцця. Значыць гэтым органам неабходна ўдзяліць асаблівую увагу. Санация, або своеч-

сова ачыстка поласці рота ад гіласных мас, барацьба з кастаедай зубоў, іх лячэнне, пламбіроўка, флюрызацыя можа захаваць арганізм ад пастаяннага паступлення ўзбагачаных мікрабамі гіласных рэштак і ўплыву іх на далейшыя захворванні арганізма.

З асаблівай увагай мы павінны сачыць за станам поласці зева, носаглоткі і міналін. Вядома, якое значэнне маюць рыхлыя, разросшыся міналікі і залозкі пры заражэнні дыфтерый і скарлатыней. У рэуматычных сем'ях міналікі і залозкі ўсіх дзяцей павінны быць прасаніраваны шляхам прыжыгания, паласкания, кварцавага апрамянення, а па неабходнасці і удаленнем.

Скура і павярхойныя сасуды могуць таксама з'явіцца варотамі, праз якія ўваходзіць хвароба. Штуршком для гэтага бывае рантоўнае ахаладжэнне, грыш, ангіна, насмарк, запаленне верхніх дыхальных шляхоў. Трэба памятаць, што схільнасць да захворвання выклікае ўсё тое, што аслабляе. Некаторыя маци, баючыся хранічнага бранхіту, насмарку, запалення міналікаў, праз меру хутаюць сваіх дзяцей, мыюць іх цеплай вадой, забараняюць выходзіць на прагулкі. Яны забываюць, што загартоўка дзіцяці—лешы метад павысіць супраціўляемасць арганізма прастудным захворванням. Пад упывам сістэматычнай загартоўкі ў арганізме выпрацоўваецца здольнасць без шкоды для здароўя хутка прыстасоўвацца да розных умоў жыцця, да перамен у на двор'і: холаду, гарачыні, ветру. Маци павінна прывучыць дзіця сістэматычна абіраць шыю і грудзі халоднай вадой, не даваюць хутаць шыю цеплымі шалікамі, увесці ў рэжым дзіцяці працяглыя прагулкі на свежым паветры.

Парады па кулінарыі

ЗАПЯКАНКА БУЛЬБЯНАЯ З МЯСАМ

На 1 кг бульбы — 150—200 г. мяса варанага (без касцей), 1—2 галоўкі цыбулі, 1 ст. лыжку тлушчу, 1 ст. лыжку сухароў.

Цыбулю дробна нарэзанаць, варанае мясо падсмажыць, прапусціць праз мясарубку, змяшанаць з цыбуляй, дадаць соль і перац. З бульбы прыгатаванаць пюре, палавіну яго раскладці роўным слоем на змазаную тлушчам бляху або патэльню; на пюре пакласці роўнамерна мясо з цыбуляй, накрыць астатнім колькасцю бульбянага пюре, разраўняць, пасыпаць сухарамі, змазаць тлушчам і запячы.

БАРАНІНА З ФАСОЛЛЮ

На 500 г бараніны — 1 шклянку фасолі, 1 галоўку цыбулі, 200 г татмату, 1½ ст. лыжкі тлушчу.

Нарэзаную невялікімі кавалачкамі бараніну пасаліць, пасыпаць перцам, абсмажыць на масле, перакласці ў сацейнік, дабавіць фасолі, 2½—3 шклянкі вады і варыць калі гадзіны. Затым дабавіць падсмажаную цыбулю, тамат і тушыць да гатоўнасці.

БАРАНЯЯ ГРУДЗІНКА У СУХАРАХ

Надрэзанаць плёнкі па рэбрах грудзінкі і паставіць варыць.

Калі грудзінка гатова, выняць з яе рэбравыя косткі, пакласці грудзінку на бляху і накласці на яе прес. Астуджаную грудзінку нарэзанаць наўскос шырокімі кавалкамі, пасаліць, абсмажыць у муцэ, змачыць яйкам або разведзенай да гушчыні смятаны

мукой, абсмажыць у сухарах і абсмажыць з абеддвух бакоў. Готовую грудзінку пакласці на блюда і паліць маслам. На гарнір падаць бульбу (смажаную або пюре).

СОУС ГРЫБНЫ

На 25 г. сухіх грыбоў 1/2 ст. лыжкі муки, 1/2 ст. лыжкі масла.

Грыбы прамыць, замачыць у халоднай вадзе (2—3 шклянкі), пасля чаго ў той-же вадзе варыць, пакуль яны не стануть мяккія.

Дробна нарэзаную цыбулю злёгку прасмажыць з маслам, дадаць муку і падсмажыць разам яшчэ калі хвіліны, пасля чаго развесці гарачым трывальным бульёнам і праварыць 5—10 хв. За 5 хв. да склочэння варкі пакласці ў соус дробна нарэзаныя або прапущаныя праз мясарубку адвараныя грыбы і соль.

ПІРАЖКІ З БЯЗДРОЖДЖАВАГА ЦЕСТА

На 500 г муки — 1 шклянку смятаны, 2 яйкі, 1 ст. лыжку цукру, 1 чайнную лыжку солі.

На пірожную дошку прасеяць муку, сабраць яе ўзгоркам, зрабіць у ім паглыбленне, у якое пакласці смятану, соль, цукар. Выпусціць яйкі і хутка замясіць цеста. Скатайшы цеста ў шар, пакласці яго на талерку, накрыць ручніком і вынесці ў халоднае месца на 30—40 хв. Пасля гэтага цеста раскатанаць слоем таўшчынёй у 1/2 см, выразаць кружкі шклянкай або спецыяльнай выемкай, змазаць кружок цеста зверху яйкам, пакласці на сярэдзіну яго на-

Дзіцячыя інфекцыі, асабліва скарлатына, выклікаюць схільнасць да рэуматызма. Таму ўзмоцненая барацьба з дзіцячымі інфекцыямі ў школах—важны мімонт прафілактыкі.

Многі дзеці, захварэўшы вострым сустаўным рэуматызмам, застаюцца дома, не шпіталізуюцца, не гедзячы на шматлікіх памярэджанні ўрачоў. У гэтых выпадках пасля заціхання вострых боляў і падзення тэмпературы дзеці адрасу-ж парушаюць пасцельны рэжым, працуяць нават выходзіць на вуліцу. Кожная маци павінна памятаць, што пры вострых захворваннях рэуматызмам мінімальным для захавання пасцельнага рэжыму з'яўляецца тэрмін ад шасці тыдняў да двух месяцаў. Заціханне клінічных з'яў не супадае з заканчэннем рэуматычнага прадэсу. Таму, чым большы адпачынак даетца захварэўшаму сэрцу, тым больш перспектыву на яго поўнае выздараўленне.

Грыш, ангіна і іншыя захворванні выклікаюць паторныя ўспышкі рэуматызма. Таму дзіцячы арганізм неабходна ўмацоўваць праз широкае выкарыстанне летніх форм адпачынку, лячэнне ў спецыяльных санаториях для рэуматыкаў, санаторных лагерах, дамах адпачынку. Дзеці-рэуматыкі патрабуюць асобага рэжыму і павінны знаходзіцца пад спецыяльным наглядам.

Мацеры, широкае выкарыстоўвайце рэуматалагічныя кабінеты, арганізаваныя пры дзіцячых паліклініках. Карытайтесь парадамі спецыялістаў-педыятратў!

З. ЛЕВІН,

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута АМД БССР.

чынку, накрыць яе другім кружком цеста так, каб краі верхняга кружка супалі з краемі ніжняга, і зверху цеста зашчыпаць вакол фаршу. Піражкі пакласці на ліст з прамежкамі ў 1½—2 см, змазаць яйкам і выпякаць у гарачай духовцы 10—15 хв.

Піражкі можна рабіць з любой начынкай — з мяса, ліверу, рыбы, рису, капусты, кашы, морквы або грыбоў.

«РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА»

ДАЛАМАГЛА

У рэдакцию паступіла скарга ад Соф'і Васільеўны Палянічкі, якая пражывае ў вёсцы Новая Арэхаўка (Бабруйская вобласць, Клічаўскі раён, Несецкі сельсовет). Соф'я Васільеўна пісала, што І. Ф. Палянічка з 1945 года ўхіляецца ад уплаты аліментаў на выхаванне сына, кожны раз мяняючы жыхарства, як толькі на месца яго работы паступае выканаўчы ліст. Яна прасіла дапамагчы адшукаць злоснага неплацельшчыка аліментаў і спагнаць з яго гроши, якія належаць ёй па выканаўчаму лісту.

Следчыя органы БССР паведамілі рэдакцыі, што Палянічка І. Ф. працуе механікам Лунінецкай МТС Пінскай вобласці. «Работніца і сялянка» накіравала ліст у пракуратуру Лунінецкага раёна. Прокурор адказаў, што выканаўчы ліст перадан у бухгалтэрю Лунінецкай МТС для ўтримання з Палянічкі І. Ф. 50 процентаў зарплаты ў лік пагашэння запазычнасці. У адрас Палянічкі Соф'і Васільеўны пераведзены першыя ўтрыманні.

ДЭМІСЕЗОННАЕ ПАЛІТО

Па просьбе чытачак нашага часопіса з калгаса «Чырвоная Ветка» (Любанскі раён, Бабруйскай вобласці) змяшчаем тлумачэнне, як пашыць дэмісезоннае паліто, і даем для яго выкрайку.

Шыццё паліто—складаная рабата. Каб засцерагчы ад памылак у час шыцця, мы даем гатовую выкрайку ў поўны размер, а таксама падразненне апісанне крою і шыцця паліто паводле фасону, прапанаванага «Агульнасаюзным домам мадэлей».

Падрыхтоўка да крою

Да раскрою матэрыял трэба дэкатыраваць, гэта значыць падвергнуць драп або сукно дзеянню пары і прэсоўцы, каб матэрыял не траціў глянцу, а таксама для таго, каб ён не садзіўся ад дажджу і снегу. Для гэтага матэрыял густа змачваюць вадой па левым баку, накручваюць тура на скалку і кладуць на суткі ў ўцёлае месца. Потым прасушваюць і прагладжаюць уцюгом. Перад дэкатыроўкай на матэрыі абразаюцца абедзве кромкі, бо яны не паддаюцца ўсадцы і непрыдатны ў шыцці.

Зняцце меркі

Кругавы аб'ём у нашым прыкладзе роўны 48 сантиметрам (даговорыма ў далейшым слова «сантиметр» азначаецца двумя літарамі: «см»). Здымаетца мерка сантиметрам вакол фігуры па самай выпуклай частцы грудзей і на спіне па выпуклых частках лапатак. Запісваецца кругавы аб'ём у палавінным размеры ($96 \text{ см} : 2 = 48 \text{ см}$). Усе аб'ёмы мерак запісваюцца ў палавінным размеры, а даўжыня—поўнасцю.

Даўжыня паліто цяпер робіцца на 30—35 см ад падлогі. Паколькі фасон данага паліто ў таліі, то трэба зняць мерку даўжыні да таліі. У нашым прыкладзе даўжыня спіны да таліі 41 см. Здымаетца даўжыня ад самай шыі на плячи, дзе праходзіць плечавы шоў. У нашым прыкладзе поўная даўжыня спіны паліто — 117 см (трэці рост). Даўжыня пераду здымаетца ад той-же точкі, ад якой здымаетца даўжыня спіны. У нашым прыкладзе даўжыня пераду да таліі — 45 см, а ўся даўжыня пераду — 120 см пры невысокім біосце. Шырыня спіны пры высокіх плячах робіцца роўнай палавіне запісанага кругавога аб'ёму мінус 3—4 см ($24 - 4 = 20$). Перад таксама робіцца свабодным у грудзях. Для данага фасону неабходна здымамаць і аб'ём бёдзер (на 20—18 см ад таліі), у нашым прыкладзе — 55 см. Для правільнага выразу каўняра здымаетца аб'ём шыі ў яе ніжній частцы. У нашым прыкладзе — 21 см. (9 см на выраз каўняра ў спіне і 12 см на выраз каўняра палы). Рукаў здымаетца ад точкі на шыі, ад якой здымалася даўжыня паліто, вызначаецца даўжыня пляча (у нашым прыкладзе 16 см), а потым даўжыня ўсяго рукава. Для вызначэння вышыні галоўкі рукава здымаетца даўжыня пляча.

мæцца даўжыня пярэдняга шва рукава. У нашым прыкладзе даўжыня ўсяго рукава з галоўкай — 66 см, а пярэдні шоў — 46 см; 20 см ідзе на вышыню галоўкі рукава. Шырыня рукава робіцца па жаданню. У нашым фасоне па верхній палавіне рукава робіцца невялікі складачкі ўнізе рукава, а ўверсе шырыня рукава робіцца па пройме. Для гэтага здымаетца аб'ём проймы. У нашым прыкладзе — 56 см, а па выкрайцы — 62 см. Лішак ідзе на пасадку рукава па пройме, галоўным чынам у галоўкы. Меркі выглядаюць так:

1. Кругавы аб'ём — 48 см.
2. Даўжыня спіны да таліі — 41 см.
3. Даўжыня ўсёй спіны — 117 см.
4. Шырыня спіны — 20 см.
5. Даўжыня пераду да таліі — 45 см.
6. Даўжыня палы — 120 см.
7. Аб'ём бёдзер — 55 см.
8. Аб'ём шыі — 21 см.
9. Даўжыня пляча — 16 см.
10. Даўжыня рукава ад пляча — 66 см.
11. Даўжыня пярэдняга шва рукава — 46 см.
12. Аб'ём проймы — 56 см.

Раскрой матэрыі

Пры раскроі матэрыі трэба быць вельмі ўважлівым, каб не пакласці адны выкрайкі па ворсу, а другія—супроть ворсу. Каўнер павінен краіцца па папяроначай нітцы як верх, так і ніз. На швы ў баках прыбаўляецца $2 - 2\frac{1}{2}$ см, у проймах і ў каўняры — $\frac{1}{2}$ см. На швы ў рукаве можна прыбаўляць ад $1\frac{1}{2}$ да 2 см; у галоўцы — на $\frac{1}{2}$ см. Падшыўка нізу рукавоў і нізу паліто робіцца на 4—5 см. Калі бюст высокі, вытачку можна зрабіць глыбей, у час крою рассунуць разрез вытачкі на 8—10 см: у пройме тады ўтвораецца невялікая складачка, а ў плячы пройма падаецца да рукава. У плячах шоў спіны можна зрабіць у $1\frac{1}{2}$ см, а шоў палы — у 2 см. Па адзначаных швах трэба зрабіць сілкі. Робіцца сілкі такім чынам: па адзначаных лініях прашываюцца за іголку буйныя сцёжкі так, каб зверху заставаліся петлі прыкладна ў 2 см даўжыні. Потым шоў рассуваецца, а ніткі пасярэдзіне разразаюць. Канцы нітак застануцца ў матэрыі, і па іх будзе відаць, дзе змётваецца швы. На зробленых надрэзах на выкрайках, якія паказаюць месцы змёткі швоў, трэба таксама зрабіць адзнакі (марачкі), працягнуць і замацаваць нітачки перпендыкулярна надрэзам на абедвух баках або адзначыць сілкамі таксама ў перпендыкулярным напрамку надрэзам. Неабходна пастаўіць сілкі і там, дзе будуть складкі. На спіне ў таліі складкі знаходзяцца адна ад другой прыкладна на 12 см, а ўнізе іх можна зрабіць на адлегласці ў 18 або ў 24 см.

Примерка

Да сілкоў намячаецца ніткай сярэдзіна спіны і полаў па засцёжцы ад каўняра. Калі сілкі пастаўлены

пад полы, трэба падкроіць палатно, якое ўвойдзе ў пройму на 5 см вышэй складкі, выразаць у палатне глыбіню вытачки; у таліі палатно пройдзе па месцы другога верхняга гузіка, а кнізу шырыня яго дойдзе да 5—6 см. Палатно трэба падкроіваць па барту палы так, каб яно ішло па касой нітцы. Затым замятаецца складкі ў полах і спіне, замятаецца вытачки ў полах і пад полы падмятаецца палатно, папярэдне замятаўшы ў палатне вытачки. Намётваецца паклаўшы палу паліто на палатно. Далей змятаецца бакі спіны з поламі. Каб не было перакосаў пры змётцы, складваюцца адметкі надрэзаў і скалаваюцца шпількамі. Змётваюцца плечы і змётваецца падкладка каўняра. Каб каўнер добра ляжаў і не мяўся, яго ніжнюю частку таксама робіцца на палатне і прасцёгваюць. Потым змётваецца рукаў і ўнізе яго замётваюцца складкі. Примерку трэба рабіць, падклаўшы гатовыя плечыкі, і надзесь на плаще, якое таксама носіцца з плечыкамі.

У час прымеркі трэба першым чынам закалоць полы паліто спачатку ў таліі, а потым у гарлавіне і ўнізе (адзначыўшы месцы, дзе будзе патрабавацца пасадка), каб яны не разыходзіліся і добра аблягали ў грудзях. Затым адзначыць месца кішэні, талію і паглядзець, ці добра ляжаць складкі ззаду і спераду, ці добра ляжаць плечы і каўнер. Прыйкалоць рукаў спачатку да пляча так, каб ён ішоў па прямой нітцы ад пляча; потым прыйкалоць шпількамі пярэдні і задні швы да проймы. Для прымеркі і ў час ушывання ў пройму рукаў збіраецца на дзве ніткі, адна пад другой. Пасадка на галоўцы рукава размяркоўваецца па пройме ў час прымеркі, тут-же робіцца адзнакі (марачкі) на рукаве і на пройме ніткамі, дзе пройдуць швы рукава і цэнтр галоўкі на шве пляча, каб пры ушыванні рукава не перасунуць пасадку рукава і не сапсаваць яго форму. Гэтыя адзнакі пераводзяцца на другі рукаў і на другую пройму.

Задзелка бартоў

Пасля прымеркі бакавыя швы і плечы распарваюцца. Робіцца патрэбныя выпраўленні швоў, і гэтыя адзнакі пераводзяцца на іншыя адпаведныя часткі. Напрыклад, марачкі на правым баку палы і спіны пераводзяцца на левы бок. То-же самае робіцца і з рукавамі. Рукавы пасля прымеркі складваюцца і на лепым рукаве робіцца марачкі.

Калі ўсе швы правераны і пераведзены, можна затачаць вытачки і настручачы складкі, як паказана на фасоне: складкі на спіне застрочваюцца толькі да таліі, а на полах да кішэні ідзе просты ўнутраны шоў; ад кішэні складка застрочана асобна на кішэню, а потым настручаваецца прыкладна ў $1\frac{1}{2}$ см, як адстрочка бартоў. Каб настручачы складкі роўна, трэба спачатку пракласці нітку і па ёй прастручачы.

Потым можна задзелваць барты

Адварты для лепшай устойлівасці прасцёваюца па палатну наўскос (як кладзенца адварт), доўгімі сцёжкамі, не прахватваючы матэрыю на скрэзы. Прамая лінія барта і форма вуглоў адвартагаў намячаеща мелам ад месца засцёжкі, дзе пачынаеца ўшыванне каўняра, і да вуглоў, а затым пераводіца на другую палу. Па гэтых лініях трэба прыматаць вузкую тасёмку або кромку ад тонкай папяровай тканіны. У час намёткі тасёмкі пад ёй трэба рабіць пасадку на адзначаных у час прымеркі месцах. Гэтая тасёмка з двух прошлаглых бакоў прымачоўваецца да тканіны паліто неглыбокімі сцёжкамі, утвараючымі крыжыкі. Тасьма або кромка ўстаўляецца ў барты для таго, каб барты добра ляжалі і не выцягваліся ў час носкі. Каб адварты не адставалі на месцы згібаў, ніжэй згібаў, унутр палы, на 1 см ніжэй, таксама намётваецца тасьма; пад ёй рабіцца невялікая пасадка, і тасьма прымачоўваецца крыжыкамі. Велічыня пасадкі можа быць адзначана ў час прымеркі; для гэтага край згібу адвартага трэба зацягнуць паміж пальцамі так, каб адварт шчыльна прылягаў. Гэты лішак трэба размеркаваць па тасьме, і вялікую пасадку зрабіць пасярэдзіне згібу. Чым буст вышэй, тым больш будзе пасадка.

Пасля прымачавання тасьмы да барту полаў краі полаў і вытачкі трэба густа спырнуць вадой і прагладзіць ущюгом, каб пасадка «зучожылася». Пры змётванні касыя часткі вытачкі прыдзенца пасадзіць. Затым палатно, якое выходзіць з-пад тасёмкі, трэба роўна абрэзанца ля краю полаў, каб шоў барта і падбортніка быў мякчэй. Падбортнік у месцах адвартагаў, асабліва ў вуглах, трэба намётваць на полы з боку палы па палатну, з невялікай прыпассадкай, каб верх адвартага не зацягнуць. Пасля выточвання барту на падбортніках трэба зрезаць лішнюю матэрыю ў швах, вывернуць на правы бок і абмятаць край. Месца петляў адзначаецца ў час прымеркі, а шырыня прарэзаў петляў вызначаецца па дыяметру гузікаў.

На прапанаваным фасоне петлі пачынаюцца ад краю барта прыкладна на 3 см. Па дыяметру гузікаў даўжыня петляў прыкладна 4 см. Спачатку на месцы мяркуемай пятлі трэба пракласці нітку пад прымым вуглом: ад барта на 3 см і па даўжыні 4 см. Палоскі для выточвання петляў трэба зрабіць 8 см па даўжыні і 4 см па шырыні. Накласці іх правым бокам на правы бок палы па абодвух баках ніткі, якая адзначае даўжыню пятлі так, каб палоскі зыходзіліся, а краі выступалі па 2 см за даўжыню пятлі па абодвух яе канцах. Палоскі гэтыя трэба прыстрачыць да палы на ад-

легласці 1 см адной і па даўжыні пятлі да яе канцоў, не больш; з адвартнага боку замацаўца канцы нітак ад строчак і працэзаць пятлю па сярэдзіне, не даходзячы да канцоў па $\frac{1}{2}$ см. Затым зрабіць надрэзы ў вуглы к канцам строчак. У канцы пятлі атрымаюцца трохвугольнікі, вяршины звернутыя да сярэдзіны прарэзу пятлі; асновы іх звязаны з тканінай.

Калі пятля выверненца, палоскі падмётваюцца на жадаемую шырыню краёў пятлі, а трохвугольнікі падвернуцца ўніз, утвараючы нібы закрэпку ў канцах пятлі. Знізу палоскі тканіны прымачаюцца да палатна палы. Зверху пятлю можна прастрачыць па швах і па асновах падагнутых трохвугольнікаў. На падбортніку рабіцца прарэз па размеру пятлі, затым падбортнік падшываецца да пятлі пецельным швом. Зверху краі пятлі замётваюцца ўшчыльную адзін да другога швом у крыжык, а потым з адвартнага боку скроў сырое палатно прагладжаюцца ўцюгом.

Далей рыхтуюцца кішэні. З унутранага боку ў кішэні ўшываюцца палоскі тканіны ад паліто (падзоры), каб тканіна кішэні не выглядывала ў прарэшкі кішэні. Затым пад складкай на мяркуемым месцы кішэні праразаецца матэрыя на патрэбную даўжыню і кішэні ўтаваюцца на машыне ўніз швом. Каб шоў не гаўсціў, яго знізу размётваюць на два бакі і адгладжаюць.

Стачванне паліто

Калі полы і спіна падрыхтаваны, можна стачаць бакі, разгладзіць швы, падмятаць і падшыць ніз паліто. Ніз паліто падшываецца крыжыкам.

Падшыты ніз адгладжаюцца, падкладка стачваецца ў бакавых швах, разгладжаюцца і прымачоўваецца бакавымі швамі да бакавых швоў паліто, кругом намётваецца і падшываецца патайным швом (калі не відаць падшыўной ніткі). Далей стачваюцца і разгладжаюцца плечы. Каб пройма не выцягвалася, па пройме палы ад пляча да вытачкі падмачоўваецца крыжыкам тасёмка. Тоеж рабіцца і на спіне да ніжняга шва рукава. Шоў пляча разгладжаюцца і падшываецца падкладкай, пакідаецца толькі месца для падмацавання плечыкаў.

Загатоўка каўняра

Для лепшай устойлівасці каўняра неабходна на ніжнюю яго палавіну ўнутр намятаць і прасцягнаць на руках або на машыне касую палоску палатна, якое падкладзена ў полах паліто. Касая палоска палатна пры-

мётваецца да падкладкі каўняра, на поўсантыметра адступаючы ад краю кругом, каб палатно не трапіла ў шоў і не патоўсціла яго. Падкладка каўняра адгладжаюцца пасля прасцёжкі, стойка загладжаюцца.

Для малавопытнай швеі лепш за ўсё ўтаваць спачатку падкладку каўняра ў гарлавіну і потым ужо накрываць верх каўняра і кругом яго падшываць знізу. Калі будзе ўтачана падкладка каўняра ў гарлавіну (без падбортніка), трэба швы на адвартах разгладзіць, прышыць іх на два бакі, а зверху накласці—шырэй швоў—палоску каленкору і прышыць па краях. Гэта робіцца для таго, каб шоў не выдзяляўся на правым баку з-пад верху. Верх каўняра намётваецца ад сярэдзіны да канцоў каўняра, адзначаючы швы верху каўняра і падбортніка. Швы гэтыя змётваюцца і змечваюцца, разгладжаюцца. Верх каўняра зноў намётваецца па згібу стойкі, па нізу каўняра і па нізу стойкі. Край верху каўняра замётваецца на падкладку каўняра, распраўляючы складачкі ў канцах каўняра, лішняя матэрыя зразаецца, і каўнер знізу падшываецца так, як падшываўся ніз паліто. Далей ніз стойкі прышываецца да шва ля каўняра і падшываецца падкладкай. Да падшыўкі падкладкі ля каўняра трэба зрабіць тонкую, але моцную вешалку і прышыць яе да швоў ля каўняра спіны.

Загатоўка рукавоў

Рукавы змётваюцца так, каб на ніжний палавінец рукава атрымалася пасадка, асабліва на пярэднім шве, для пераходу верхній палавіны на ніжнюю. Тады пярэдні шоў не будзе выварачвацца наверх. На выкрайцы рукавоў зроблены надрэзы. Гэтыя надрэзы трэба скласці адзін з другім. Тады пасадка будзе правильная.

Змятаўшы пярэдні шоў, трэба яго стачаць на машыне і разгладзіць; закласці па адзначаных у прымерцы месцах складачкі на рукавах, застравыць і разгладзіць. Потым стачаць і разгладзіць задні шоў, падмятаць і падшыць (як падшыты ніз паліто) ніз рукава, сабраць галоўку рукава на дзве ніткі адна пад другой, сцягнуць гэтыя ніткі, каб галоўка рукава была роўна пройме, умётваць рукаў, скалоўшы яго адметкі з адметкамі проймы. Умётваецца рукаў па рукаву, а не па пройме. Калі рукаў умётвацца на машыне і запашываецца падкладкай, якая прыгнана па рукаву да яго ўмётвання ў пройму. Да запашыўкі шва ўшытага рукава пад падкладку ўстаўляюцца на плячах плечыкі і прымачоўваюцца. Затым усё паліто адгладжаюцца, прышываюцца гузікі, і работа закончана.

Рэдакцыйная калегія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

АТ 01382

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Падпісаны да друку 24/І-50 г. Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна, 55, пакой 23.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Выдавецства ЦК КП(б)Б. Тыраж 13.500

Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.


Заказ № 33

НАЦІОНАЛЬНАЯ
БІБЛІОТЕКА
БЕЛАРУСІ

Цана 1 р. 50 к.

Да гэтага нумара бясплатна дадаецца выкрайка.

УНОСЬЦЕ ЎКЛАДЫ Ў АШЧАДНЫЯ КАСЫ!



АШЧАДНЫЯ КАСЫ

прымаюць уклады ад усіх грамадзян і выдаюць уклады часткамі або поўнасцю па першаму патрабаванню ўкладчыкаў.

ПА ЎКЛАДАХ, УНЕСЕНЫХ У АШЧАДНЫЯ КАСЫ, УКЛАДЧЫКАМ ВЫПЛАЧВАЕЦЦА ПРЫБЫТАК:

ПА ЎКЛАДАХ ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ І НА БЯГУЧЫЯ РАХУНКІ— 3% у год

ПА ТЭРМІНОВЫХ УКЛАДАХ—на тэрмін не менш 6 месяцаў— 5% у год

ПА ВЫЙГРЫШНЫХ УКЛАДАХ—прыбытак выплачваеца ў выглядзе выйгрышаў, якія разыгрываюцца ў тыражах два разы ў год. Сума выйгрышу залежыць ад размеру ўкладу і працягласці хавання яго ў ашчаднай касе.